



13 ЛІПЕНЯ 2007 г.  
ПЯТНІЦА

№ 129 (25994)

Кошт 440 рублёў

ВІДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

# Курс беларускага рубля ў першым паўгоддзі быў стабільны

Аб выніках работы банкаўскай сістэмы краіны за першае паўгоддзе 2007 года Прэзідэнт Беларусі Аляксандар Лукашэнка ў 12 ліпеня далажыў старшыня праўлення Нацыянальнага банка Пётру Пракаповічу, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

У першым паўгоддзі выкананы ўсе асноўныя паказчыкі, закладзеныя ў Асноўных напрамаках грашова-кредытнай палітыкі на гэты год. Курс беларускага рубля заставаўся стабільным, яго дэвальвацыя да долара ЗША складала ўсяго 0,2 працэнта, да расійскага рубля — 2,43 працэнта, што знаходзіцца ў межах прагнозных паказчыкаў. Паводле слоў Пятра Пракаповіча, устойлівасць курсу беларускага рубля заснавана на эфектыўнай рабоце эканомікі. Валютная вырочка за 6 месяцаў 2007 года ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года вырасла на 19,8 працэнта. Залатавалютныя рэзервы павялічыліся на \$1,189 млрд і дасягнулі \$2,942 млрд. Такім чынам, золатавалютныя рэзервы Беларусі ўшчыльную наблізіліся да адзнакі \$3 млрд. Як адзначыў старшыня праўлення Нацбанка, гэта сведчыць аб стабільнасці курсу нацыянальнай валюты.

Прагнозные паказчыкі па росту

індэкса спажывецкіх цэн таксама выконваюцца: за першае паўгоддзе ён склаў 103,6 працэнта. У цэлым за год, паводле слоў Пятра Пракаповіча, інфляцыя будзе не больш як 8 працэнтаў. Прэзідэнт таксама было далажана аб рабоце плацежнай сістэмы краіны, працэнтнай і кредитнай палітыцы.

Адзначаны значны рост кредитных рэсурсаў: аб'ём кредитнага рэзэрву сектара эканомікі ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года павялічыўся амаль у 1,6 раза. Плацежная сістэма рэспублікі працуе ўстойліва. Нацбанк па-ранейшаму забяспечвае прывабнасць укладанняў у беларускіх рублях: з ліпеня пачалося паступовае зніжэнне стаўкі рэфінансавання, якая ў пачатку года складала 11 працэнтаў. У цэлым, як падкрэсліў Пётр Пракаповіч, вынікі работы банкаўскай сістэмы за першае паўгоддзе станоўчыя.

Кіраўніку дзяржавы далажана аб завяршэнні работ над першым варыянтам праекта Асноўных напрамакаў грашова-кредытнай палітыкі на 2008 год, у якім улічаны станочны вопыт і дасягненні рэспублікі ў мінулыя гады. Пасля разгляду ўрадам гэты дакумент будзе прадстаўлены Прэзідэнту.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## АЗЯРОД І СЕНА — СЯРЭДЗІНА ЛЕТА



Швагры Генадзь КАРПОВІЧ і Іосіф ХАХОЎСКІ «азяроджаюць», а па-мясцоваму — кладуць сена на пярэплаты. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА, Вілейскі раён.

### Пілотны праект стварэння завода па перапрацоўцы бытавых адходаў плануецца рэалізаваць у Брэсце

Пілотны праект стварэння завода па выкарыстанню і перапрацоўцы бытавых адходаў абмяркоўваўся 12 ліпеня на нарадзе ў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка. Аб гэтым карэспандэнт БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Гэта пытанне мае выключна важнае значэнне як з пункту гледжання экалогіі, так і энергетыкі. У Беларусі прымаюцца меры па максімальнай эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў і эфектыўнаму прымяненню альтэрнатыўных крыніц энергіі. Бытавыя адходы могуць паспяхова выкарыстоўвацца для вырабы другой сыравіны, вырацоўкі электраэнергіі і цэплавой энергіі. Такая практыка існуе ў многіх краінах.

Кіраўніку дзяржавы быў прад-

стаўлены пілотны праект, які плануецца рэалізаваць у Брэсце. На цяперашнім этапе разглядаецца магчымасць выкарыстання самых сучасных тэхналогій, што прымяняюцца ў Заходняй Еўропе. Аднак у выпадку, калі беларускім боку будуць прадстаўлены лепшыя варыянты, не выключана, што можа быць выкарыстаны вопыт і іншых краін.

Прэзідэнт даручыў прыняць меры для змяншэння кошту будаўніцтва аб'екта. Як чакаецца, такія прадпрыемствы з цягам часу з'явяцца ва ўсіх абласных цэнтрах і ў сталіцы. Аляксандр Лукашэнка ўказаў на неабходнасць вывучыць пытанне арганізацыі ў далейшым у Беларусі серыйнай вытворчасці абсталявання, якое будзе прымяняцца на заводах па выкарыстанню і перапрацоўцы бытавых адходаў.

### СП «ВенБелНафта» ўжо ў гэтым годзе павінна пачаць здабычу нафты на радовішчах Гуара Эстэ і Лагамедыя

Шырокае кола пытаньняў двухбаковага супрацоўніцтва ў розных сферах, а таксама ўзаемадзейненне ў рамках міжнародных арганізацый абмеркавана ў час перагавораў Дзяржаўнага сакратара Савета Бяспекі Беларусі Віктара Шэймана і міністра замежных спраў Венесуэлы Нікаласа Мадурэ. Перагаворы прайшлі 11 ліпеня ў час афіцыйнага візіту ў Балівярванскую Рэспубліку Венесуэла беларускай урадавай дэлегацыі на чале з Дзяржсакратаром Савета Бяспекі Віктарам Шэйманам.

Як паведамілі карэспандэнт БЕЛТА ў прэс-цэнтры Дзяржаўнага сакратарыята Савета Бяспекі, дасягнуты канкрэтныя дамоўленасці аб актывізацыі ўзаемадаючай палітыкі Беларусі і Венесуэлы ў рамках міжнародных арганізацый і эканамічнай галінах, аб сумесных дзеяннях у рамках Руху надлучэння...

У выніку работы беларускіх і венесуэльскіх экспертаў і перагаво-

раў Дзяржсакратара Савета Бяспекі Беларусі з міністрам энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэлем Рамірэсам дасягнуты практычныя дамоўленасці аб стварэнні сумеснага прадпрыемства «ВенБелНафта» па здабычы нафты на радовішчах Гуара Эстэ і Лагамедыя з перспектывай уключэння ў актыўны гэтага прадпрыемства іншых венесуэльскіх радовішчаў. Вызначана канкрэтна мэта — «ВенБелНафта» павінна пачаць здабычу нафты ўжо ў гэтым годзе.

Дасягнуты таксама практычныя дамоўленасці аб стварэнні сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па вытворчасці кар'ерных самавалаў, грузавых аўтамабіляў, дарожнай тэхнікі і трактароў, выкананню праектна-пашукавых і будаўнічых работ па галінах афіцыйна-венесуэльскіх гародняў. На заключным этапе знаходзіцца стварэнне сумеснага прадпрыемства па вытворчасці будаўнічых матэрыя-

лаў. Падрыхтаваны да падпісання кантракты на распрацоўку генэральных планаў новых гародняў Венесуэлы і будаўніцтва жылга раёна ў г. Такерыя. Венесуэльскі бок дадаткова прапанаваў будаваць тры тры заводы па вытворчасці керамікі, метала- і зборных жалезабетонных канструкцый...

У сваю чаргу, беларускі бок прапанаваў рэалізаваць сумесны праект, які прадугледжвае будаўніцтва на ключавых венесуэльскіх аўтамабільных магістралях жылых пасёлкаў і прамысловых прадпрыемстваў з неабходнай сацыяльнай інфраструктурай.

У ходзе візіту адпрацаваны пытанні і скаардынаваны дзеянні абедзвюх краін па стварэнню беларуска-венесуэльскага Інвестыцыйна-мантажнага фонду, прызначанага фінансаванне ўсялякіх сумесных праектаў. Уклад венесуэльскага боку ў гэты фонд складзе \$500 млн.

### На наступным тыдні зноў спякота +34°

Пасля працяглага перыяду зацяжных дажджоў у нашу краіну вяртаецца летняе надвор'е, паведамілі рэдакцыі спецыялісты Рэспубліканскага гідрометэра.

Ужо сёння асноўныя цыклны адыдуць убок і будуць «чарпляць» нашу тэрыторыю толькі фронтальнымі раздзеламі. Таму ў суботу і нядзелю нас будзе турбаваць месцамі выключна летнія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў выхадныя ўначы 9—14, удзень 20—26 градусаў, у нядзелю па паўднёва-захаду — да 27—29 градусаў.

Паводле папярэдняй прагнозаў сіноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня на тэрыторыю Беларусі звітае даволі моцны антыцыклон з боку Заходняй Еўропы, дзе ён нарадзіцца ў зоне вельмі цёплага паветра. Антыцыклон прывясце спякоту і да нас. Чакаецца, што ўжо ў аўторак тэмпература паветра павялічыцца да 27—32 градусаў, а ў Брэсцім і Гродзенскім рэгіёнах — да 34 цяпла. Спецыялісты гарадской службы паведамілі, што ў сталіцы ў гэты дзень будзе прыякца не менш як да 30 градусаў. На думку экспертаў, спякотнае надвор'е захавецца і 18 ліпеня, калі ў заходніх раёнах краіны чакаюцца навальнічныя дажджы.

Сяргей КУРКАЧ.

чату наступнага тыдня на тэрыторыю Беларусі звітае даволі моцны антыцыклон з боку Заходняй Еўропы, дзе ён нарадзіцца ў зоне вельмі цёплага паветра. Антыцыклон прывясце спякоту і да нас. Чакаецца, што ўжо ў аўторак тэмпература паветра павялічыцца да 27—32 градусаў, а ў Брэсцім і Гродзенскім рэгіёнах — да 34 цяпла. Спецыялісты гарадской службы паведамілі, што ў сталіцы ў гэты дзень будзе прыякца не менш як да 30 градусаў. На думку экспертаў, спякотнае надвор'е захавецца і 18 ліпеня, калі ў заходніх раёнах краіны чакаюцца навальнічныя дажджы.

Сяргей КУРКАЧ.

## Міншчына

Матэрыялы спецыяльнага праекта чытайце на 6-й старонцы.

### Цяплічны метад захавання энергіі

Новае цяплічнае абсталяванне агракамбіната «Ждановічы» дазваляе эканоміць 30 працэнтаў прыроднага газу і 40 працэнтаў электраэнергіі

Таматы, таматы, таматы... Як акінуць вокан, бачыш як да свету цягнуцца моцныя сцябіны, час ад часу побач прыляцці чмель, недзе ў вышнім зрапце вентылятар, уключыцца распырскальнік вады, каб падтрымаць неабходную вільготнасць. Так жыве па сваёму дакладнаму алгарытму новая цяпліца, дзе выкарыстоўваецца самая сучасная тэхналогія з галандскай прапіскай. Новая цяпліца плошчай 7 гектараў — горадзец генеральнага дырэктара УП «Агракамбінат «Ждановічы», члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Рыгора ЧУЙКО.

(Заканчэнне на 6-й стар.)

## АМФІТЭАТР НА МЯСТРЫ



Угадай пра Мядзельшчыну, і першае, што прыйдзе на памяць абсалютнай большасці з нас, будзе Нарач і знакіткі курортны пасялёк. Аднак сапраўдны «разынкамі» гэтага краю сталі не толькі буйнейшае возера нашай краіны разам са шматлікімі здарўніцамі ў наваколлі. Адначасова ў гэтым ёсць ямала вёсак і мястэчак, што маюць усе падставы ператварыцца ў вядомыя не толькі ў Беларусі турыстычныя цэнтры. І ў той жа час не сакрэт: ці абудзецца гэта на справе, не ў апошняе чаргу залежыць ад наяўнасці інфраструктуры. А таксама... знешняга выгляду саміх населеных пунктаў.

Хочаш мець — пачні з парадку

Ужо на пад'ездзе да вёскі Занарач кідаюцца ў вочы два вялізныя ветракі. Энергаўстаноўкі, што паўсталі тут на пачатку стагоддзя, можна смела назваць з'явай калі і не ўнікальнай, то для нашай краіны — яшчэ даволі рэдкія. Аднак галоўная адметнасць гэтых мясцін, хутчэй, у іншым. Два гады таму Занарач набыла новы статус аграгарадка, што адчуваецца тут паўсюль. Асфальт на дарогах а тратуарная плітка, газетны кіёск і спадарожніквыя антэны на дамах, роканструяваны будынак сельскагаспадарчых і наваткі Дом культуры, нарэшце, адрамантаваная школа, дзе замест ужо звыклых кветнікаў і «альпійскіх горак» пачынаюцца з амаль трыма дзесяткамі дэкаратыўных раслін, якія да таго ж квітнеюць у розны час і ствараюць эфект яркіх плямаў-мазаік. І гэта на фоне чысціні і адсутнасці пустазелля, што не ў апошняе чаргу стала вынікам рашэння падзяліць аграгарадок на «вакалі» — зараз кожны гаспадар «адкавае» за 25 метраў тэрыторыі калы сваёй хаты.

(Заканчэнне на 6-й стар.)

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

**ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ**  
**ЧАКАЕ БІЯЛАГІЧНУЮ АТАКУ**

Урачы-тэрарысты, якія прасачыліся ў брытанскую службу аховы здароўя, лёгкія маглі атрымаць доступ да смяротных вірусаў і да небяспечных хімічных рэчываў, паведаміла тэлеканал SkyNews, спаслаючыся на анімацыйнага эксперта па бяспецы.

На думку эксперта, сістэма бяспекі ў брытанскіх вядомых настолькі слабая, што робіць іх уразлівымі для палітычных за біялагічнай зброяй. Такім чынам, пастаянны крадзяжы маглі адбывацца працягла перыяд і заставацца незаўважанымі. Справа ў тым, што для дасягнення ў пэўнай машынак і бальніц каралеўства дзейнічае сістэма спецыяльных карткаў, якія выдаюць персаналу. Аднак такі пропуск без усялякіх цяжкасцяў магчыма перадаць іншай асобе. Так што тэрарысты маглі атрымаць доступ да рэнтгенаўскіх апаратаў, радыяактыўных ізаатопаў, небяспечных хімічных рэчываў і смяротных вірусаў. Гэта магло адбыцца да таго, калі хто-небудзь заўважыць, што той ці іншы вірус знік.

Такая засяргора ў адрас брытанскай службы аховы здароўя паступіла адразу за арыштам «урачоў-тэрарыстаў», якія падарэаюцца ў здзяйсненні нядаўніх атак на Лондан і Глазга.

**РФ** Анатоля Антонаў, перадае ІТАР-ТАСС.

Паводле яго слоў, калі цяперашняя сітуацыя застаецца нязменнай, то да сярэдзіны XXI стагоддзя насельніцтва Расіі скараціцца да 40 млн чалавек. Расія павінна не баяцца экспансіі з боку такіх густанаселеных краін, як, напрыклад Кітай, а ствараць умовы для таго, каб кароннае насельніцтва не пакідала свае рэгіёны, лічыць Антонаў. Паводле даных Усеарыяйскага перапісу насельніцтва 2002 года, насельніцтва Расіі зараз складае 142 млн чалавек.

Спецыяліст адзначыў, што зніжэнне нараджальнасці — гэта не толькі расійская бяда. Згодна з прагнозамі экспертаў ААН, да 2005 года ў 55 краінах свету, дзе канцэнтравана чвэрць насельніцтва зямнога шара, будзе рэгістравацца адмоўны прырост. Акрамя таго, да сярэдзіны XXI стагоддзя ў 148 дзяржавах, дзе пражывае 77 працэнтаў зямлян, у адной жанчыны за ўсё жыццё нарадзіцца не больш як дзве дзяцей.

**У БАГДАДСКАГА БАНКА**  
**ЎКРАДЗЕНА 300 МЛН ДОЛАРАЎ**

Невядомыя злачынцы ўкралі амаль 300 млн долараў ЗША з банка ў Багдадзе. Аб гэтым паведамілі прадстаўнікам паліцыі банкаўскай службы. Паводле інфармацыі агенцтва Reuters, гэты крадзеж з'яўляецца самым вялікім у краіне з 2003 года — з часоў ваеннай аперацыі ЗША па звар'яжэнню рэжыму Садама Хусейна.

На гэты час у крадзяжы падарэаюцца тры ахоўнікі, якія працавалі ў банку Dar Es Salaam у багдадскім раёне Каррада. Калі банкаўскія служачыя прыйшлі на працу ў сераду, яны заўважылі, што дзверы банка адчынены, а грошы ўкрадзены.

Ахоўнікі, якія заставаліся ў банку ноччу, таксама зніклі. Паводле слоў прадстаўнікоў банка, украдзена прыблізна 300 млн долараў ЗША, а таксама 220 млн іракскіх дынараў.

**СП ЗАО «Юнісон»**  
производитель малотоннажных коммерческих автомобилей марки «Люблин-3» в РБ, предлагает:  
■ Люблин-3224, грузопассажирский комби (6 мест, 2,4 TD-Eвро-3; 5 МКПП ТS-21; г/у JKS, грузопод. 840 кг)  
■ Люблин-0554 шасси, с возможностью установки бортового тентованного кузова, изотермического фургона, специального оборудования (число мест 3; дв. Iveco 2.8 TD-Eвро-3; грузопод. 1530, объем груз. отсека 10,4 м. куб.)

**КУП «Мінскі» абласной центр учета недвижимости» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН**

по продаже здания склада овощехранилища (1 412 кв.м), расположенного: г. Несвиж, ул. Ленинская, 124. Площадь земельного участка 0,4526 га. Начальная цена снижена на 20% и составляет 153 900 000 бел. руб. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 18.05.2007 г. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 30.07.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.07.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 322.

Контактные телефоны: (8017) 2246134, (801770) 55187  
Сайт в Интернете: www.rlt.by

Республика Беларусь, 223010, п. Обух, Мінский р-н отдел продаж: 217-52-41, 210-08-59, ф. 210-08-60 e-mail: unison-co@mail.ru

**КУРСЫ ВАЛЮТ**

Курсы валют  
1 доллар США ..... 2 145,00  
1 евро ..... 2 956,02  
1 латвийский лит ..... 4 242,48  
1 литовский лит ..... 856,17  
1 чешская корона ..... 104,22  
1 польская злоты ..... 785,83  
1 российский рубль ..... 84,06  
1 украинская гривна ..... 428,89

Курсы валют  
1 доллар США ..... 2 145,00  
1 евро ..... 2 956,02  
1 латвийский лит ..... 4 242,48  
1 литовский лит ..... 856,17  
1 чешская корона ..... 104,22  
1 польская злоты ..... 785,83  
1 российский рубль ..... 84,06  
1 украинская гривна ..... 428,89

Агентства  
Уладзіміра  
Граўцова

Польщішы на часопіс «Звязда»  
з 2007 года ў выданнях на сайце  
Тэлефон: 206-98-01

**ВЕДАЙ НАШЫХ**

**Манеты Нацбанка — адны з лепшых у свеце**

Як паведамілі «Звяздзе» ва ўпраўленні інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі, мастацкую вартасць памятных манет Нацбанка сёння высокая ацанілі на нумізматычных конгрэсах у бліжнім далёкім замежжы.

Так, у конкурсе, арганізаваным амерыканскім выдавецтвам «Краўз Паблікейшнс», удзельнічала 77 манет з 34 краін свету, а манетай з найлепшым мастацкім рашэннем прызнаны працу Святланы Заскевіч — «Вялікідзень». Яе цэзка па прэзвішчу Няжрасава займалася афармленнем манеты «Тысяча і адна ноч», якой прысудзілі пачэснае другое месца «за ўражваючую камбінацыю характэрных элементаў усходніх казак на рэверсе і романтичную выразнасць на аверсе манеты» на конкурсе ў італьянскім горадзе Вічэнца. Конкурс манет краін СНД і Балты «Манетнае сур'е-2007», які ладзіўся па ініцыятыве расійскага выдавецтва «Вадзяны знак» ўпершыню прынёс перамогу памятнай манеце Нацбанка «Сокал-падарожнік» (працу мастачкі Святланы Няжрасавай) у намінацыі «Залатая манета года». Нагоду для гонару дадае і склад конкурснай камісіі, куды ўвайшлі спецыялісты ў галіне нумізматыкі з Эрмітажа, Рускага музея, Дзяржаўнага гістарычнага музея.

У гэты перамогі — належна ўзнагарода руплівай працы спецыялістаў Нацбанка, якія эксперыментуюць і ў тэхналогіі вытворчасці манет, і ў дызайнерскім аздабленні. За 10 гадоў такой дзейнасці было выпушчана ў абарот 90 найменшых памятных манет, прычым у 2005 годзе манеты Нацбанка ўпершыню былі прызнаны найлепшымі ў свеце. Спадзяёмся, што і ў далейшым беларускія манеты дадуць толькі перамогі.

Ала МАЧАЛАВА.

**ВЕДАЙ НАШЫХ**

**Манеты Нацбанка — адны з лепшых у свеце**

Як паведамілі «Звяздзе» ва ўпраўленні інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі, мастацкую вартасць памятных манет Нацбанка сёння высокая ацанілі на нумізматычных конгрэсах у бліжнім далёкім замежжы.

Так, у конкурсе, арганізаваным амерыканскім выдавецтвам «Краўз Паблікейшнс», удзельнічала 77 манет з 34 краін свету, а манетай з найлепшым мастацкім рашэннем прызнаны працу Святланы Заскевіч — «Вялікідзень». Яе цэзка па прэзвішчу Няжрасава займалася афармленнем манеты «Тысяча і адна ноч», якой прысудзілі пачэснае другое месца «за ўражваючую камбінацыю характэрных элементаў усходніх казак на рэверсе і романтичную выразнасць на аверсе манеты» на конкурсе ў італьянскім горадзе Вічэнца. Конкурс манет краін СНД і Балты «Манетнае сур'е-2007», які ладзіўся па ініцыятыве расійскага выдавецтва «Вадзяны знак» ўпершыню прынёс перамогу памятнай манеце Нацбанка «Сокал-падарожнік» (працу мастачкі Святланы Няжрасавай) у намінацыі «Залатая манета года». Нагоду для гонару дадае і склад конкурснай камісіі, куды ўвайшлі спецыялісты ў галіне нумізматыкі з Эрмітажа, Рускага музея, Дзяржаўнага гістарычнага музея.

У гэты перамогі — належна ўзнагарода руплівай працы спецыялістаў Нацбанка, якія эксперыментуюць і ў тэхналогіі вытворчасці манет, і ў дызайнерскім аздабленні. За 10 гадоў такой дзейнасці было выпушчана ў абарот 90 найменшых памятных манет, прычым у 2005 годзе манеты Нацбанка ўпершыню былі прызнаны найлепшымі ў свеце. Спадзяёмся, што і ў далейшым беларускія манеты дадуць толькі перамогі.

Ала МАЧАЛАВА.

**БЕЛАРУСБАНК**

1922-2007 **85** ЛЕТ

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

НА 1 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

**ОАО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК «БЕЛАРУСБАНК»**

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2007 год	2006 год
1	2	3	4	5
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	323974,9	244278,1
3	Средства в Национальном банке	1102	558472,7	308412,6
4	Ценные бумаги:	1103	934002,2	725682,0
5	в том числе:			
6	ценные бумаги, выпущенные банком	11031	-	-
7	ценные бумаги, выпущенные банком	11032	1825,9	125105,7
8	в том числе:			
9	ценные бумаги, выпущенные банком	11033	915476,3	600576,3
10	Кредиты и другие средства в банках	1105	443973,9	235206,7
11	Кредиты клиентам	1107	11183004,5	7276930,7
12	Долгосрочные финансовые вложения	1107	101307,7	37203,0
13	Основные средства	1108	422014,4	321173,4
14	нематериальные активы	1108	422014,4	321173,4
15	Прочие активы	1109	307197,1	216791,5
16	ИТОГО активы	110	14273947,4	9365678,0
17	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
18	Средства Национального банка	1202	706807,6	166968,4
19	Кредиты и другие средства банков	1205	1035261,9	532985,9
20	Средства клиентов	1206	9857841,1	6713555,3
21	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	159525,9	78258,2
22	Прочие обязательства	1209	571499,2	372667,8
23	ВСЕГО обязательства	120	12330935,7	7864435,6
24	КАПИТАЛ			
25	Уставный фонд	1211	1437530,9	1187530,9
26	Эмиссионный доход	1212	-	-
27	Резервный фонд	1213	52773,1	32799,5
28	Накопленный прибыль	1214	260768,4	141289,1
29	Фонд переоценки статей баланса	1215	191939,3	139622,9
30	ВСЕГО капитал	121	1943011,7	1501242,4
31	ИТОГО обязательства и капитал	12	14273947,4	9365678,0
32	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
33	Требования	1301	27899399,7	19456999,9
34	Обязательства	1302	2322892,4	1675606,2

И.о. Председателя Правления  
Г.И. Лысковарик  
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 27.10.2006 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь.

**ОТЧЕТ**

**О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ**

НА 1 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

**ОАО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК «БЕЛАРУСБАНК»**

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	200
-------	---------------------	--------	-----

Звезда-90: адваротны адлік

«Пакуль ёсць ядро беларускасці...»



Маё сур'ёзнае знаёмства з газетай адбылося падчас вучобы ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі (тады яна, праўда, інстытутам была), шмат выданьняў выйшлі, падшывалі — усё, што хочаш, можна было чытаць. «Звяду» — у тым ліку. А потым была тэрміновая служба ў Маскоўскай вайскавай акрузе і патрабаванне, каб у ленынскі пакой кожнай роты прыходзілі цэнтральныя газеты той саюзнай рэспублікі, з якой больш-менш байцоў. Мы выбралі і беларускіх. І я адразу ўспомніў інстытуцкую чыталую залу, сказаў: «Хлопцы, трэба «Звяду!» Усе падтрымалі, і дві роты наш быў падраз у Магілёўшчыну. Так я стаў чытачом яшчэ раз. Як цяпер помню — кароткай ёмкай назвай газета ў тым пакоі нібы здалёк вільгасла са мной. Ахопліваў гонар за родную мову, краіну...

Да юбілею «Звядзі» засталася 27 дзён

незалежнасць, загубім моц, загубім Беларусь. У вершы, прысвечаным Таўрыдзе, Караткевіч з болей пісаў: «Дрэміліце таўраў руіны. Я стаю і ўяўляю, што я не ігаю, не паэт з беларускіх узгоркаў сініх, А апошні таўр народа свайго. О, якая ганебнасць у гэтых згядках! О, які атрутны блястатства дымі! Крыў нас божа, калі і на нас нашкодзі! Паглядзіце, як мы на таўраў глядзім. Але я усё-такі аптыміст. І м застаюся: пакуль ёсць ядро беларускасці — газета «Звезда», яе ўлюбены ў свой край калекцыі, пакуль ёсць мы, чытачы-паклоннікі, жыве Беларусь! З юбілеем... На!»

Валерый ГАУРЫШ, падпісчык з 25-м гадовым стажам в. Навасёлкі, Пастаўскі раён.

НАВАСЕЛЛЕ СУДА

12 ліпеня адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынку суда Воранаўскага раёна. У цырымоні ўдзельнічалі кіраўнікі Вярхоўнага суда, Міністэрства юстыцыі Беларусі і Гродзенскага аблвыканкама.

Паводле інфармацыі прэс-службы Міністэрства юстыцыі Беларусі, новы двухпавярховы будынак раённага суда, які размешчаны ў цэнтры гарадскога пасёлка Воранава па вуліцы Савецкай, 66, адпавядае ўсім сучасным патрабаванням. Ён аснашчаны камп'ютарнай і капіравальнай-размнажальнай тэхнікай, спецыяльнай мэбляй для залаў судовага пасяджэння. Прадугледжана безбар'ернае асяроддзе, якое ўключае сістэму пандусаў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі перамяшчэння. Агульная плошча — 1868 квадратных метраў.

У кожнай з трох залаў судовага пасяджэння маюцца даратковыя пакой і пакой для сведкаў. На першым паверсе будынка размешчаны дзяржаўная натарыяльная кантора і юрыдычная кансультацыя Воранаўскага раёна. Барыс ПРАКОПЧЫК.

Рэгіён

ПАД ЛЯЖАЧЫ КАМЕНЬ ВАДА НЕ ЦЯЧЭ

3—4 ліпеня па ўжо добрай традыцыі прайшлі «Дні эканомікі Лідскага раёна». Іх мэта — азнаёміць гасцей, срод якіх былі дэлегацыі з Расіі, Украіны, Латвіі, Польшчы, Азербайджана, Славакі, Турцыі, Індыі, Казахстана, Палычы, Беларусь і ўшэрагу іх дзелавых колаў, дылеры больш чым ста прадпрыемстваў, з прамысловым патэнцыялам Лідчыны, заклучыць новыя пагадненні аб супрацоўніцтве.

Прадэбраную інфармацыю для рэдакцыі і канкрэтныя рашэнняў, практаў можна было атрымаць, наведваючы рэгіянальную прамысловую выставку «Ліда-Рэгіён-2007», а таксама міжнародны эканамічны форум на тэму «Устойлівае развіццё асобных тэрыторій: новыя магчымасці для бізнесу і інвестыцый».

— Аснова суверэннага краіны — гэта моцная эканоміка, — лічыць старшыня Лідскага раённага выканаўчага камітэта Андрэй Худык. — Неабходны базіс для дынамічнага развіцця раёна і краіны. Сёння мы працуем над тым, каб якасць нашых тавараў і паслуг адпавядала міжнародным стандартам. Пацярджэннем дасягнуць поспехаў у гэтым накірунку з'яўляецца ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва прадпрыемстваў раёна са сваімі партнёрамі ў краінах СНД і далёкага замежжа. За апошні два гады заключана больш за дзевяць дагавораў аб аднаўленні аб'ёмаў прадукцыі і прадпрыемстваў. З больш чым 4,5 тысячы прадпрыемстваў 400 распачалі сваю справу толькі ў мінулым годзе. Лідчына прыцягальна для замежных інвестараў. У нас зарэгістраваны і паспяхова працуюць больш за 50 прадпрыемстваў з расійскім, украінскім, польскім, літоўскім, амерыканскім, нямецкім, дацкім капіталам. Працуюць ваюцца валянты стварэння сумеснай вытворчасці з уадава Азербайджанскага, латвійскага і біскаўскага.

Лідскі раён унікальны сваім шматгаліновым прамысловым комплексам, які вырабляе тавараў на суму каля 0,5 млрд долараў у год. Асартымент вельмі шырокі —

сельскагаспадарчы, аўтобусы, харчовае канцэнтраты, малочныя і мясныя вырабы, хрусталь, аптычныя школы, абутак, святільнікі, лакафармавае прадукцыя, фталевы ангідрыд, будаўнічы матэрыялы...

У прыватнасці, якасць аўтобусаў вопытнага заводу «Нёман» апошнім часам палепшана выкарыстаннем ацынкаванага кузава для абароны ад карозі, сёлета сумесна з кітайскім бокам асвойваецца выпуск аўтобусаў малага тыпу. Малочна-кансервавы камбінат за пяць месяцаў гэтага года экспартвала больш за 2,5 тысячы тон сухога малака на суму 6,4 мільёна долараў. Выгадна адраўнавацца ад канкурэнтаў сваім натуральным саставам прадукцыі хуткага прыгатавання ААТ «Лідскія харчовыя канцэнтраты». З пількі прадпрыемства «Лідабудканструкцыя» будуюцца трамвайныя пуці ў Мінску, Калінінградзе. Больш за 3 тысячы відаў разнастайных вырабаў з хрустала, каларыстага і бяскалернага шкла выпускае шклозавод «Нёман» (тут спадзяюцца на садзейнічанне беларускіх пасольстваў у заключэнні дагавораў на пастаўку прадукцыі ў сферы грамадскага харчавання за мяжой). Люстры ЗАТ «Каскад» функцыянуюць у будынках Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі, Нацыянальнай бібліятэкі, урада Расійскай Федэрацыі, дыпламатычных прадстаўніцтваў...

У выставцы «Ліда-Рэгіён-2007» удзельнічалі 70 прадпрыемстваў (у 2005 годзе — 43, у мінулым — 52). Даволі красамоўныя і наступныя лічы. Толькі летас на тэрыторыі раёна зарэгістраваны 43 новыя прадпрыемствы, у тым ліку 5 — з уадава замежнага капітала. Адкрыліся 8 новых вытворчасцяў — швейная, будаўнічы матэрыялы, па перапрацоўцы садавіны і гародніны, дрэваапрацоўчы, вырабу сродкаў гігіены. Ужо сёлета створана каля тысячы новых рабочых месцаў.

— У пытанні, дзе размясціць новую вытворчасць, знайсці офіс для

фірмы выканаўчая ўлада дапаможа ў духу накірунках, — значнае наменскі старшыня Лідскага райвыканкама Іван Клімовіч. — Першае — падбором асоб свабоднае памішканне альбо вытворчы будынак. Каталог свабодных вытворчых плошчаў і на сістэматызаваны, выбар за вамі — арэнда альбо купля нерухомасці. Другое — выдзеліць зямлю пад новае будаўніцтва, зыходзячы з вашых інтарэсаў. Пры гэтым раённым выканаўчым камітэтам шырока прымяняецца практыка здачы аб'ектаў былых ваенных гарадкоў у бязвылітнае карыстанне на 5—10 гадоў пры умове захавання аб'ектаў і стварэння новых вытворчых. Канкрэтны прыклад — арганізацыя сельскагаспадарчым вытворчым кааператывам «Закрытты» комплексу па вытворчасці і перапрацоўцы грыбоў (шампіньёны, вешанка, шытакі).

Зрэшты, лічана клопацыя не толькі аб павелічэнні аб'ёмаў прадукцыі і паліпаліпаванні яе якасці, але і аб эфектыўных шляхах яе рэалізацыі. Гандлёвыя дамы «Ліда-Рэгіён» працуюць у Маскве, Алматы (Казахстан), Чыстопаля (Татарстан). Акрамя таго, у Лідзе адкрылі філіял Нацыянальнага цэнтры маркет-тынг і кан'юнктуры цэн, які будзе аказваць інфармацыйную падтрымку прадпрыемствам раёна ў наладжванні дзелавых сувязяў і збыце тавару.

А яшчэ ў лічана можна павысць цэсныя кантакты з навукай. Вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працуюць у раёне па шэрагу канкрэтных напрамкаў. У прыватнасці, на вопытным заводзе «Нёман» — над укараеннем сучасных матэрыялаў антыкарызійнай апрацоўкі дэталей кузаваў, ізаляцыі аўтобусаў. На шклозаводзе «Нёман» — над распрацоўкай новых тэхналогіяў перапрацоўкі хрусталя ў працэсе вытворчасці аўтобусаў і аўтобусных частак. Акрамя таго, у Лідзе адкрылі філіял Нацыянальнага цэнтры маркет-тынг і кан'юнктуры цэн, які будзе аказваць інфармацыйную падтрымку прадпрыемствам раёна ў наладжванні дзелавых сувязяў і збыце тавару.

А яшчэ ў лічана можна павысць цэсныя кантакты з навукай. Вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працуюць у раёне па шэрагу канкрэтных напрамкаў. У прыватнасці, на вопытным заводзе «Нёман» — над укараеннем сучасных матэрыялаў антыкарызійнай апрацоўкі дэталей кузаваў, ізаляцыі аўтобусаў. На шклозаводзе «Нёман» — над распрацоўкай новых тэхналогіяў перапрацоўкі хрусталя ў працэсе вытворчасці аўтобусаў і аўтобусных частак. Акрамя таго, у Лідзе адкрылі філіял Нацыянальнага цэнтры маркет-тынг і кан'юнктуры цэн, які будзе аказваць інфармацыйную падтрымку прадпрыемствам раёна ў наладжванні дзелавых сувязяў і збыце тавару.

Вялікі патэнцыял для інвестыцый маецца і ў сферы турызму, да прыкладу, ёсць цікава прапанова па развіцці агартурызма на тэрыторыі сельскагаспадарчага прадпрыемства «Ніва», дзе прадуце конна-спартыўны комплекс. Правесці рэканструкцыю гістарычных будынкаў млына XVII стагоддзя, жылога дома і сажалкі, можна зарабіць грошы на турыстычным бізнесе.

Раённым уладам гатовы таксама разгледзець прапановы па будаўніцтве аквапарка, новай гасцініцы, арганізацыі прыдарожнага сэрвісу...

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ДАМАТКАНЫЯ ДЫВАНЫ ГАННЫ УРУБЛЕЙСКОЙ

— Нікі цяпер дарагія, а кросны, як тацька на іх перасталі, зганілі. Вось мы іх і спалілі, — расказвае Ганна Урублеўская, ткачыца з вёскі Палаяцкі Воранаўскага раёна.

Некалі збіраўца, бывала, вечарам жанчыны і пад вясёлыя песні трыць перабранкі. Нават з суседніх вёсак прыездзілі, каб толькі зрабіць з нітка што-небудзь прыгожае і цікавае.

Нарадзілася Ганна Іосіфаўна ў Палаяцкіх ка 1942 годзе. Калі падрасла, пайшла ў школу, дзе вучылася пяць гадоў. Паступіла далей для атрымання адукацыі нікуды не стала — моцна хварэлі бацькі, патрэбна была яе дапамога. Памёр бацька, а маці яшчэ доўга жыла, аднак аднялі рукі і ногі і яна проста не магла рухацца. Шмат гадоў даваўся даглядаць змяногую жанчыну... Працавала ў бригадзе, на ферме, паставілі з мужам на ногі траіх дзяцей і ўсе, дарчы, засталіся жыць тут, у Палаяцкіх. У Ганны Іосіфаўны сем унукаў і ўнучка.

— А тацька калі навучылася? — цікавіцца. — Сястра тацька умела і мяне навучыла. Маладая была, сілы на усё хопала.

За сваё жыццё Ганна Іосіфаўна выткала мноства ўсялякіх рэчаў. Толькі для сябе зрабіла 60(!) розных пакрываў. А калікі іх было зроблена для іншых людзей — і сама тацька не ведае. Прыйдучы, папросіцца, а яна хавотна за працу бярыцца.

— Не было ў нас канікулаў, — прыгадае Яніна, дачка Ганны Іосіфаўны. — Усе дзеці на вуліцы бегалі, а мы дошчыкі перастаўляем, ткачы дапамагем.

Тацька і сапраўды нялёгка. Пры ўсім жаданні не справішся — абавязкова патрэбна ішчэ пара рук. На выбар адной перабранкі патрэбна быў адзін дзень і адзін вечар. І гатовалі! Большасць перабранак былі выштываны на шматлікіх конкурсах, атрымлівалі ўзнагароды, не аднойчы наступалі прапановы працаваць іх. — А навошта мне прадаваць, — гаворыць Ганна Іосіфаўна, — я дзецямі і ўнучкамі іх аддала, някай карыстаюцца!

Сёння дамацкія дываны сустракаюцца не так часта, як раней. А, напрыклад, для немцаў ручная праца самая каштоўная. Прайдзе ішчэ два-тры дзесяці гадоў, і ціна на такія рэчы вырасце шматразова. Ды і ўвогуле, еўрапейцы шануюць усё індывідуальнае, а дзе аднолькавыя перабранкі знайсці немагчыма.



Якасць такіх вырабаў вельмі высокая, але, на жаль, у нас гэта мала хто разумее.

Запразілі Ганну Іосіфаўну і ў школу, каб расказала дзецям пра ткацкую справу. Яна гэта рабіла хавотна...

— Така я многа гадоў, а вось вьязач так і не навучылася, — гаворыць вясковая майстрыха. — Не хацелася нешта гэтым займацца. Але Ганна Іосіфаўна асабліва не шкадуе. З-за тое ў яе была любімая справа, якой яна дасканала валодала. На жаль, цяпер Урублеўская не тчы. Як кажуць у народзе, калі касей не карыстацца, яна пакрыецца іржой. Кросны былі адстаўлены ўбок. Доўга на іх ніхто не працаваў, а калі дасталі з гарышча, то убачылі, што нічога ўжо не атрымаецца — ад простаго без працы яны проста сталі гніць.

Белыя, чырвоныя, зялёныя перабранкі, усыпанія рознакаляровымі кветкамі, ляжачы ў ша-

фе і чакаюць, напэўна, свайго зорнага часу. Ніхто не хоча вучыцца валодаць гэтай старажытнай справай, якая не адно стагоддзе служыла людзям. Сёння замест чалавека працуюць грубыя апараты, здольныя ператварыць гару нітак у вьязнае палатно, у якое ёсць прыгожасць, але няма, як кажуць у народзе, душы. Рэч, зробленую чалавечымі рукамі, бачна здалёк. Здаецца, што ёсць у ёй нейкая нябачная воля энергетыка, здольная захапіць і зачароваць. І няма нічога прыгажэйшага, чым дамацкія дываны, перабранкі, выштываныя рукамі палотны, звязаныя бабулямі рукавіцы і шкарпэткі.

З пакалення ў пакаленне перадавалі бабулі ўначкам, мамы дочкам няпростае ткацкае майстэрства. Цяпер жа яго знікла. Можна знойдзецца некалькі ткачых ва ўсёй рэспубліцы, якія ішчэ займаюцца гэтай справай. Калі ж разважач сур'ёзна, то сёння кросны можна знайсці хіба што ў музеях. Толькі ці будучы яны працаваць? Проста не знойдзецца чалавека, які зможа сесці і вьязачы што-небудзь.

Прыкра, што моладзь не разумее цаны рукатворных рэчаў. Праўда, час ад часу вяртаецца мода на ручную працу і тады гарадскія модніцы куляюць усё, да чаго дасягнула рука майстрыхі, а некаторыя нават самі бяруць у рукі спіцы, кручкі, іголки і вечарам ствараюць адзенне, лялек, сурвэткі. Словам, усё тое, чым могуць падзівіцца іх меншы здольныя сяброўкі. Але праходзіць месяц, два, паўгода і мода ідзе наперад. І дзядзючаты складаюць у навамодныя куфры сваю ручную працу, у спадзяванні, што праз некалькі гадоў яна зноў стане пікам сезона. А можа, застанецца дочкам і яны праз дзесяці гадоў апрацуюць сшытую матуліну сукенку, альбо б закінучу на плечы выштыву пацеркамі сумачку, ці адзенучу на галаву змайстраваны бабуляй саламяны капялюшчы, а мо проста зробяць арыгінальны прыкід з усюго, што шмат гадоў пралажала ў куфрыку.

Знікаюць, забываюцца народныя промыслы, якімі раней жылі людзі. І ніхто, акрамя гісторыкаў, не ўспамінае пра гэта. Шкада... Але спыніць працэс бясследнага вымірання народных уманняў і талентаў наўрад ці можа адзін чалавек. Давайце зробім гэта разам.

Алена СКРЭБЕЦ, Воранаўскі раён. Фота з сямейнага архіва Ганны УРУБЛЕЙСКОЙ.

Крымінал

МОРА... СПІРТОВАЕ

Супрацоўнікі праваахоўных органаў тармазілі пад Баранавічамі два аўтамабілі і былі здзіўлены, бо там знаходзілася 15 тысяч літраў вадысці, якая ўтрымлівала тэхнічны спирт. Вадкасць перавозілі ў пяцілітровых пластыкавых бутэльках, хоць па дакументах з Расіі везлі поліэтыленавыя бочкі і банкі з блякі. Прадукцыя коштам 150 млн рублёў канфіскавана.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

СКРАЛІ ПРЫСТАСАВАНІ

Альпіністы аднаго прадпрыемства днём ажыццяўлялі рамонтныя работы на даху шматпавярховага дома па вуліцы Чкавава ў Віцебску. Калі невядлікі час адсутнічалі і вярнуліся да працы, не знайшлі свае... альпінісцкія прыстасаванні. Потым кіраўніцтва фірмы звярнулася па дапамогу ў міліцыю.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАКУТЫ АД СПАГАДЫ Сітуацыя

У нашу газету даслала ліст Нэллі Я. з Баранавіч. Пенсіянерка расказала пра сваю праблему і папрасіла дапамагчы ёй. Пасля тэлефоннай размовы з жанчынай стала зразумелым, што склалася безвыходная сітуацыя. Хоць камусяці яна можа пакавацца дрэўнай і надуманай. Магчыма, з такой думкай можна было б і пагадзіцца, калі б не маральны бок справы.

Нэллі Рыгораўна выкладала ў тэхнікуме матэматыку, гадавала дваў сыноў і актыўна ўдзельнічала ў жыцці мясцовага грамадства аховы жывёльнага і, як яна піша, менавіта з таго часу і пачаліся беды. Жанчына не магла раўнадушна прайсці міма выкінутага камяціці ці не дапамагчы пакаленачому сабакі. Аднойчы яна наткнулася на ката, якому перабілі ўсе лапы і хвост. У такой сітуацыі жывёліна мала хто ўзяўся б ратаваць і тым больш бяздомнага ката. Але яго выратавалі ў Мінску, куды на лянчоне Мурзіка вазіў маладоў сын жанчыны Сяргея.

Скажу, што гэта ўжо жыццёвая пазіцыя, але тут могуць запырачыць: «Якія сабакі і кошкі, калі дзядзёны бацькі тысячамі кідаюць і нікому яны, акрамя дзяржавы, не патрэбны!» Аргумент важкі, але не будзем забываць, што ў прыродзе, як і ў нашым жыцці, усё ўзаемазвязана. Адно выцякае з другога. І бяздушыны чалавек сваё дзіця можа любіць, але на чужое ўвагі не звяртае. Ва ўсім разе, лягчэй верыцца, што чалавек, які спачувальна жыве, будзе неабякавым і да гора сабе падобнага.

Душэўны парыў Нэллі Я. па-чалавечы зразумелы, але тут не усё адназначна. Узела жанчына адну кошку, затым другую... і вось усю кватэра акупавана ішчэ. Ды іх ужо і не трэба было гаспадыні прыносіць самай. Многія пачалі падкідаць жанчыне сваіх кацянят. Адна справа, калі ў дуплакавай кватэры адна-два кошкі, і зусім ішчэ, калі іх тым пад два дзесяці. Пачаліся канфлікты з суседзямі, і для гэтага ў іх былі падставы. Хто трывае сабаку ці ката, ведае, колькі клопату і часу неабходна ўдзяляць сваёму любіму. Карміць і сачыць за чыснёй патрэбна штодня, а іным разам і лячыць.

Безумоўна, гарадская кватэра — далёка не лепшае месца для ўтрымання «братой меншых», і тут неабходна памятаць, што акрамя цябе на пляцоўцы жывуць і іншыя людзі, якія маюць права на спакойнае жыццё.

Здавалася, наша геранія прыняла правільнае рашэнне, калі набыла хатку ў вёсцы і вывезла туды сваё гадзаванца. Вядома ж, і на новым месцы ўзніклі непаразуменні з мясцовымі людзьмі, але пакуль былі маладыя сын, то многія праблемы ён браў на сябе. А затым Сяргея не стала, і ў свае 74 гады Нэллі Рыгораўна засталася з кошкамі адзін на адзін. Жанчына

хварэе і хадзіць ёй ужо цяжка нават па кватэры, але да апошняга часу ездзіла карміць кошак на таксі. У адзін канец 15 тысяч, і на гэта фактычна ішчэ пачынае. Цяпер пра тры дні, але ўжо за 10 тысяч, ездзіць у вёску з кормам чужы чалавек.

Можна з упэўненасцю сказаць, што многія, працяжышы гэты артыкул, толькі паішчучу плячымі! У чым, уласна кажуць, праблема? Ды някай бы тыя кошкі здолілі, як на іх жыццё класці!» Але пенсіянерка кажа, што кінуць мурак не можа, бо калі загінуць яе любімыя, то памро і яна. Тут, безумоўна, свой адбітак на сітуацыю наклала і трагічная смерць сына. Сяргея таксама быў прывязаны да кошак, і маці здаецца, што тыя і сёння ішчэ чакаюць яго. «Старэйшы далёка, а без Сяргея усё наўкол — пуццяўня», — піша Нэллі Рыгораўна і ішчэ просіць не друкаваць яе кардытанты, бо колькасць падкінутай жывёлы ўзрасць. Дарчы, і калі хатя ў іх вёсцы з'явілася многа новых кошак. Жанчына хоча прыстроіць жывёліну ў «добрая рукі», але на яе аб'явы ніхто не звоніць, і пенсіянерка згубіла надзею на дапамогу. Хоць дзеля справядлівасці трэба сказаць, што Нэллі Я. сама стварыла праблему, якую немагчыма вырашыць.

Колькі разоў даводзілася бачыць кінутыя шчаняты, але пры ўсім спачуванні і шкадаванні ўзяць дамоў хоць аднаго з іх не выходзіла, бо там ужо жылі дзве таксы. Ёсць межы, якія нельга пераступаць пры суцэльным жыцці. Тым не менш папракчы жанчыну ў тым, што ў яе спагядлівае сэрца, ніхто не мае права, а наконт дапамогі, то тут такая сітуацыя. З кормам вялікай праблемы не будзе, бо знайсці нейкія адходы на шэрагу прадпрыемстваў можна, а вось як той корм дастаўляць кошкам? Усе, з кім давалася размаўляць, толькі ўсімліліся і ўспрымалі сітуацыю, як дзівацтва старой жанчыны. Я спрабавала выкласці свой пункт гледжання і прапанавала Нэллі Я. два варыянты. Пакуль стаіць лета можна ты кошак адынуць ад рэгулярнай падкармі і яны не загінуць. Колькі даводзілася бачыць кошак, якія ловаць мышэй ў полі, а бліжэй да зямлі надыдуць прытулак на фермах ды гаспадарчых будынках.

А па-другое, на маю думку, можна было б папракчы некага ў вёсцы, каб падкарміваў кошак, а сухі корм ці кансервы дастаўляў раз-два ў месяц.

Але пенсіянерка выказала сумненне: ў вёсцы хутчэй будучы карміць тым кормам свайго сабаку і ката, чым бяздомных. І тут ёсць доля праўды.

Тым не меней трэба рэальна глядзець на жыццё і прыняць аптымальнае рашэнне. Або не спаць на чымі і пакутаваць больш за тых кошак. Тут ішчэ невядома, дзе жывёлам лепш — на волі ці ў чатырох кутках кватэры.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Простыя рэчы

Зланцугом у мяне звязана ад на непрыемнасць, якая помніцца з дзяцінства. Тады бацькі, як і вельмі многія жыхары райцэнтры, трымалі карову. Яе не адраўлялі ў статак на пашу (статкаў і не было), а выводзілі на блізкі ўкраек гарадка, там навязвалі на нічыйнай нібыта зямлі (сёння ўсе гэтыя сенажаці забудаваныя). Навязвалася ж карова на ланцуг. А даручалася гэта справа — вывесці карову дадому, нам, дзятву. Бярэш у рукі зматаны ланцуг, называлі мы яго яшчэ і цапам, малаток — і цягнуеш за сабою карову да травы. Ча-му малаток? На канцы ж ланцуга жалезны кол, які проста загнаць у зямлю нагою дзіцячым сіл ішчэ не хопала. Без каля ж і сам ланцуг для наважання каровы не меў значэння. І вось аднойчы надвечоркам, прыйшоўшы па карову, я не без намаганняў выцягнуў з зямлі кол, па-чаў скручываць ланцуг — і тут карова рванулася. Магчыма, нехта яе ўкусіў — аваднёў ішчэ хопала — магчыма, нешта ішчэ, але ланцуг добра такі прайшоўся па маіх руках, падрэў і скрываўваў.

Што такое ланцуг? Простая гнуткая рэч з металічных альбо нават не металічных звёнаў, звязаных між сабою. Ланцугі выкарыстоўваюцца для перадачы руху, для цягання коўчаў-небудзь, для падважкі ці ўздому нейкай вагі. Але ў вясковым ці месцічым побыце ланцуг найперш выкарыстоўваецца для менавіта прывязвання хатняй жывёлы. Той жа каровы, каня, ды і сабака ля будкі прывязваецца таксама металічным ланцужком — не перагарыць, не сарвецца. Само паходжанне слова, зразумела, ад нямецкай мовы. У рускай ён называецца «цепель». Але раней і ў беларускай існавалі свае яго назвы — «ратуг», «ратужоў».

Ланцуг прызначаўся для ішчых мэтай. На ім не толькі апускалі з карабія якар, не толькі ўязвалі, прыкладам, дрывы. У ланцугі за-коўвалі і алячынчы, якая б віна — крмынальна ці палітычная — у іх ні было. Праўда, тады гэта простая рэч набывала ўжо ішчыя назвы — «аковы», беларусам бліжэй — «кайданы». У вельмі любіага мне земляка пазта-пакутніка Дубоўкі чытаем:

Ішлі на пошкі схаваных скарабў у ланцуг закованыя людзі.



ЛАНЦУГ

жыну. У час ваіны ў нас, як і па ўсёй Беларусі, шырокі быў партызанскі рух. І вось у 1943 годзе акупанты арганізавалі вьязнаўчарную экспедыцыю ў партызанскія раёны — цяперашнія Браслаўскі, Шаркаўшчынскі, Глыбоцкі, Пастаўскі, Мядзельскі і бліжэйшыя да іх раёны. Сцягнуты былі нават часці з фронту. І ішлі карнікі ланцужком, практычна плячы ў плячы адзін да аднаго. Партызанам удалася з ба-ямі адступіцца, а вось мірныя жыхары прынялі пакуты. Вёскі палілі разам з іх жыхарамі. Ды толькі старшыні людзі, якія ацалелі, і да сёння называюць гэту горку гадзіну «ца



ЛІПЕНЯ  
2007 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 29 (15480)

# ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

Уладальніца гран-пры  
конкурсу «Віцебск-2007»  
Наталля КРАСНЯНСКАЯ:

## «ЕХАЛА ТОЛЬКІ ЎДЗЕЛЬНІЧАЦЬ»



ФОТА БЕЛТА

Адразу пасля цырымоні ўзнагароджання, пакуль удзельніца не адвезлі на паветраную экскурсію, нам удалося пагутарыць з галоўнай трыумфатаркай — 17-гадовай Наталляй Краснянскай. Здаецца, дзячына яшчэ не ўсведамляе, што перамога ў яе руках — і шчыра прызнаецца, што нават не разлічвала на такі высокі вынік:

— Я ехала толькі ўдзельнічаць у конкурсе. Калі зразумела, што ёсць шанцы перамагчы, адначасова і вельмі ўзрадавалася, і вельмі расхвалывалася — столькі людзей на вуліцы і перажыванні, што зараз, відаць, трэба колкі дзеі на аддзячэнне.

— Як падбіралішы вашы конкурсныя песні?  
— Адно канцэртнае агенства «Україна», якое вызначала удзельнікаў конкурсу, выбрала, праслухаўшы мой уласны рэпертуар. А другую мы памянчалі ўжо адносна нядаўна, у працэсе падрыхтоўкі. Ранаешая песня была не вельмі выгіршаная. Выбраві іншую кампазіцыю, «Неслухмяна» — мне здаецца, яна лепш перадае нашу нацыянальную мелодыку, прыгожа і цікава гучыць, гэтакі джаз-рок. Я адчувала, што магу выканаць яе максімальна выразна.

— Ці знаёмая вы з Русланай (Руслана Лыжычкіна — папярэдняя ўладальніца ўладальніца гран-пры, якая выйграла галоўную віцебскую ўзнагароду ў 1996 годзе, а яшчэ праз 7 гадоў скарывае «Еўрабачанне»)?  
— Пакуль не. Але спадзяюся, што цяпер абавязкова пазнаёмімся, я вельмі хачу падзяліцца нашай агульнай перамогай.

— Вырашылі ўжо, які лепшы распарадзіцца выйгранай сумай?  
— Не ведаю... Непасрэдна зараз я адчуваю, што хацела б набыць сваім бацькам які-небудзь турыстычную пудыўку, каб яны паехалі адпачыць. Бо вы не ўяўляеце, што значыць для бацькоў, калі іх дачка — акалістка... Па-першае, яны ўкалі вельмі многа грошай. Патрацілі на мяне вельмі многа нерваў, сіл і цяпершні. Бо з творчымі людзьмі заўжды цяжка, мы крыху вар'яты — але ўсё ў меру, зразумела. Бацькоў я вельмі люблю і хачу зрабіць ім такі падарунак у знак удзячнасці.

— Наташа, у многіх канкурсантаў былі свае амулеты, талісманы на ўдачу. Вы нечым падобным карысталіся?  
— Так. Гэта мой крыжык. Я заўжды нашу яго, не здымаючы. Як быццам мой анёл-ахоўнік побач. Я вельмі веруючы чалавек, лічу, што недзе звыш нам прызначаны той ці іншы лёс. Спадзяюся, што іду па правільным шляху.

— Хто хварэў за вас — тут і дома?  
— Дома ў першую чаргу бацькі. Само сабой, уся Украіна за нас перажывала. Тут мяне падтрымлівала мой педагог па вакалу Алена Віктаруна Мазенка, прыехаў прадстаўнік канцэртнага агенства «Україна», увогуле было многа дарэчышчы, псіхалагаў, усе сукапокавалі, пакуль я перажывала, у каго якія балы. Шчыра кажучы, я баялася нервовага зрыву — пастаянна ішла ў грывёрку, каб не чуць, што адбываецца. Да мяне прыходзілі і гаварылі: «Усё нармальна, пакуль ты ідзеш першай».

— Вы ледзве не з пачу гадой на сцэне, удзельнічалі і перамагалі ў некалькіх конкурсах. Якое месца сярод іх займае «Славянскі базар у Віцебску»?  
— Па значнасці для мяне гэта самы важны конкурс, і вельмі вялікі гонар — выступаць на такой сцэне, перад такой публікай і перад професійным міжнародным журы.

— Ацэнкі журы і публікі размыліся. Калі б у вас была магчымасць прасудзіць свой спецпрыз, каму яго аддалі б?  
— Гэта быў бы Валяцін Савенка. Не таму, што гэта мой зямляк. Я лічу, што гэты малады чалавек — вельмі таленавіты, сваім абаяаннем і голасам ён зможа яшчэ раз расказаць публіцы. Яго вельмі любяць ва Украіне, нават прыехалі групы фанатаў. Я лічу, што ў яго вялікі патэнцыял.

— Акрамя конкурсных хваляванняў, ці паспелі вы паглядзець горад, з некім пазнаёміцца?  
— Кожны прыехаў са сваімі ўстаноўкамі — нехта быў нацэлены толькі на перамогу, нехта проста на ўдзел, нехта жадаў «пагусявацца», так што бавілі час па-рознаму. Мы вывезліся вельмі позна, не паспявалі вывезраць — і п'ютам ад голду елі а палове другой ночы. (Смяецца). Хоць часу і было вельмі мала, паспела крыху пахадзіць па горадзе, вельмі многа кім пазнаёмілася, было прыемна, што выклікала цікавае ў прэсы. Яшчэ быў забавны выпадак — падбеглі дзве дзяўчынкі-бліняткі, сказалі: «Наташа, мы бачылі цябе ў «Шанцы» (украінскі тэлепраект, аналаг «Находнага артста»)? — Аўт...»). Былі так прыемна, што яны за мяне перажываюць яшчэ з таго часу...

— Каму перамагчы патэлефанавалі, каб падзяліцца радасцю?  
— Мама. Я так разумею, што ў нас адключылі трансляцыю на апошніх канкурсантаў, і яна не ведала, абганяў мяне тосыці ці не, тэлефанавала кожныя 5 хвілін.

— Ці ведаеце, чым вас адзначаць на радзіме?  
— Пакуль не. Але я вельмі рада і ганаруся, што прынесла краіне гэтую перамогу.

Пасол Украіны ў Рэспубліцы Беларусь, перадаўшы ўдзельнікам прытанне ад прэзідэнта Віктара Юшчанкі, цымяна намжыць, што галоўная ўзнагарода чакае маладую спявачку дома. Што б гэта ні было, агульная радасць дэлегацыі не сціхае. А чаргі журналістаў да Наташы Краснянскай і яе калектыву нагадваюць чаргі ля фестывальных касаяў...  
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

## МАТЭРЫЯЛЬНЫ СТЫМУЛ. ЦІ ЖАДАННЕ?

Паводле даных ААН, штогод насельніцтва планеты ўзрастае на 80 мільёнаў і, такім чынам, мае ўсе падставы павялічыцца ў 2050 годзе да 9 мільярдаў чалавек. Разам з тым нельга не адзначыць, што гэта — звесткі агульняныя. Бо калі колькасць жыхароў Азіі, Афрыкі і Паўднёвай Амерыкі сапраўды «плюсуе», то ў Еўропе — малюнак зусім адваротны. Прычым у тым ліку агульнаеўрапейскі дэмаграфічны спад мае прамае дачыненне да Беларусі. Тым часам, што ўплывае на нараджальнасць у нашай краіне, як змяняецца сітуацыя, наколькі ўжо зараз можна весці гаворку аб дэфіцыце працоўнай сілы і ці здольная «кампенсавача» недахват рабочых рук міграцыя? Гэтыя і іншыя пытанні сталі тэмай «прамой лініі» Беларускага радыё і газеты «Звязда» з удзелам галоўнага навуковага супрацоўніка Інстытута эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, доктара сацыялагічных навук, прафесара Людмілы Пятроўны ШАХОЦЬКА.

Не «бэбі-бум».  
Але ўжо лепш

Упершыню змяшчэнне колькасці насельніцтва краіны было адзначана ў 1993 годзе, і з гэтага часу сітуацыя пагаршалася. Калі да пачатку крызісу на тэрыторыі Беларусі налічвалася 10 млн 243,5 тыс., то па стане на 1 студзеня 2007 года — ужо 9 млн 714,5 тыс. жыхароў. Умоўна кажучы, за ўсё гэты перыяд мы згубілі ўжо больш за дзесятак сярэдніх сельскагаспадарчых раёнаў. Або другі па велічыні горад — Гомель.

Пры гэтым асноўнай прычынай дэмаграфічнага падзення сталі так званыя «натуральныя страты». Так, з аднаго боку, у краіне адбыўся рост паказчыкаў смяротнасці. А з іншага — зніжэнне колькасці дзяцей. Малюнак на нараджальнасці ў разліку на адну жанчыну атрымаўся нават горшы, чым у Заходняй Еўропе. І, як вынік, даводзіцца канстатаваць як факт: наша краіна аднаўляе натуральным чынам усяго 60 працэнтаў свайго насельніцтва.

Прада, адначасова нельга не заўважыць, што некалькі апошніх гадоў узровень нараджальнасці ўсё ж пакрысе пайшоў уверх. І гэтаму ёсць свае тлумачэнні.

— Безумоўна, казачка, што ў Беларусі распачаўся новы «бэбі-бум», не выпадае, — адзначае Людміла Шахоцка. — Тым не менш нараджальнасць сапраўды павялічваецца, а таксама, што не менш важна, адбываецца рост сумарнага каэфіцыента нараджальнасці: калі папалезаць у сярэднім на адну маладую жанчыну прыпадала 1,21, то летась — 1,28 дзіцяці. І перш-наперш гэта сталася вынікам уступлення ў актыўны фертыльны ўзрост даволі шматлікага пакалення жанчын, якія з'явіліся на свет у першай палове 1980-х гадоў.

Да таго ж не сакрэт, што з-за складанай сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў 1990-я гады многія сем'і не маглі дазволіць сабе нараджэнне дзіцяці і наважыліся на гэты крок толькі пасля паступовай стабілізацыі эканомікі. Адпаведна, зараз мы канстатуем значную колькасць нараджэнняў сярод маці, якім ужо споўнілася 30—35 гадоў. Па сутнасці гэтыя

спрацоўвае. Аднак, перакананы спецыялісты ў галіне дэмаграфіі, чыста «матэрыяльны момант» вырашае яшчэ далёка не ўсё.

— Даследаванні паказваюць, што сёння амаль 70 працэнтаў сем'яў і адзіночкі маці рэалізуюць свае патрэбы ў дзедзіх нягледзячы ні на што, інакш кажучы, калі сям'я лічыць ідэальным варыянтам наўнянасць дзвюх дзяцей, то дзвюх дзяцей яна і мае, — зазначае Людміла Шахоцка. — І толькі 30 працэнтаў тлумачаць рашэнне не нараджаць недахватам сродкаў. Такім чынам, павелічэнне дапамогі ці падтрымка ў «квартэрным пытанні» на самай справе стане п'юўным штуршком. Аднак толькі для меншай часткі насельніцтва.

У сувязі з гэтым, лічыць Людміла Шахоцка, адна з задач на сёння — павялічыць саму патрэбу, сфарміраваць установаў маладых сем'яў на нараджэнне большай колькасці дзяцей. Асабліва калі ўлічыць, што апошнім часам стала акрэслівача адна не вельмі прыемная тэндэнцыя: падчас сацыялагічных апытанняў п'юўна частка маладых распандэнтаў выказвае думку, што ідэальнай сям'яй можа быць і без нашкодкі. Такіх распандэнтаў няшмат, звычайна іх доля складае менш за 1 пра-

цэнт. Аднак, заўважае Людміла Шахоцка, раней такіх меркаваных ні былі ўвогуле.

Да слова, зноў-такі псіхалогія можна патлумачыць такую з'яву, як павелічэнне ўзросту першага нараджэння. Значная колькасць маладых сем'яў лічыць за лепшае спачатку атрымаць адукацыю і зрабіць кар'еру. А толькі потым «адамуцаць» пра першыню.

Мігрант са «знакам якасці»?

Тым часам змяшчэнне колькасці дзяцей і павелічэнне колькасці пенсіянераў не можа не адбіцца на айчынай эканоміцы. Зараз у працаздольным узросце знаходзіцца 62 працэнты грамадзян Беларусі, прычым такога высокага паказчыка яшчэ не было ніколі. Аднак гэта пакуль ўжо і бліжэйшы час павелічэнне колькасці насельніцтва ў працаздольным узросце спыніцца. А затым чакаецца спад.

— Вядома, што найлепшы варыянт папаўнення працоўных рэсурсаў — нараджальнасць, — падкрэслівае Людміла Шахоцка. — Аднак варта памятаць, што дзіця дасягае працаздольнага ўзросту не адразу і кампенсавача дэфіцыт працоўных рэсурсаў рост нараджальнасці зможа не раней чым

праз 20 гадоў. Да таго ж з'яўленне большай колькасці немаўлят на п'юўным этапе вядзе наадварот да змяншэння эканамічна актыўнага насельніцтва — у сувязі з тым, што частка жанчын пойдзе ў водпускі на догляд і часова не будзе ўдзельнічаць у грамадскай вытворчасці. Таму вырашэнне праблемы дэфіцыту кадраў ў бліжэйшай перспектыве не ў апошняю чаргу залежыць ад міграцыі. Тым больш, што гэта ж падружджае і Нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі.

Беларусь стала ці не адзінай краінай СНД, дзе адзначалася на працягу ўсіх 1990-х гадоў і захоўваецца зараз становішча міграцыйнае салды. Іншая справа, вопыт Францыі і іншых краін Еўропы сведчыць, што прыцягненне мігрантаў можа мець свае негатыўны наступствы. Таму, лічыць Людміла Шахоцка, да гэтай праблемы трэба падыходзіць вельмі асцярожна і ў прыватнасці, рабіць стаўку на актывізацыю міграцыі і пераарэмаркаванне працоўнай сілы ўнутры Беларусі, на павелічэнне іміграцыі нашых былых суайчыннікаў перш-наперш з краін блізкага замежжа, а таксама на прыцягненне высокакваліфікаваных спецыялістаў.

Сяргей ГРЫБ.

### Галоўная «праблема» — псіхалогія

Павелічэнне нараджальнасці — ці не галоўная мэта новай Нацыянальнай праграмы дэмаграфічнай бяспекі. Сэнс гэтай праграмы ў прадастаўленні дадатковых стымуляў сем'ям ці тым жа адзіночкі маці. Такія стымулы пакрысе пачынаюць



Аня і Надзья ПІЛЯК адраджаюць у аздараўчым лагэры «Чайка»

## ВАКАЦЫ Ў РАДАСЦЬ

### «Мама, тата, я — цвярозая сям'я»

Упраўленне прафілактыкі УУС Віцебскага аблвыканкама, Віцебскі гаркам БРСМ і аддзел адукацыі правалі на плошчы «Перамогі» ў абласным цэнтры конкурсу дзіцячага малюнку на асфальце «Мама, тата, я — цвярозая сям'я».

Свае мастацкія здольнасці прадэманстравалі каля 50 навучэнцаў школ, а таксама валанцёры лагэра БРСМ «Віцязь». Узрост большасці канкурсантаў — 7 гадоў. Перамаглі Наталля Канянын, Віталій Ветрын, брат і сястра Влад і Лера Шульц. Яны атрымалі дыпломы ад кіраўніка міліцыі рэгіёна і каштоўныя падарункі. Не засталіся без увагі і іншыя маленькія мастакі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## АЛЕГ АНТОНЕНКА — НАШ КАПІТАН

Капітан хакейнай зборнай Беларусі Алег Антоненка пра сябе гаворыць так: «Не гнілы!». А людзям, якія яго ў жыцці падстаўляюць, раіць трымацца ад яго за кіламетр...

Алег Антоненка стаў лепшым на чэмпіянаце свету ў Маскве. Нападаючы так блізка згуляў, што кіраўніцтва клуба ХК МУС з Ц. Цвер, у якім ён гуляў год таму, вырашыла вярнуць яго назад у каманду. Так, Алег развітаўся з мінскім «Дынама», адгуляўшы цэлы сезон, і зноў адправіўся ў Расію. Успаміны аб Цверы ў Антоненкі і дрэнныя, і добрыя. Але часцей за ўсё любіць успамінаць аб апошніх.

— Я тады яшчэ ў Цверы гуляў. Тэлефануе мне сам настаўнік з «Вашынгтона» Лен Хэлан. Ну і, зразумела, на англійскай: «Oleg, hi, how are you? Hanlon on call! I want to see you in belorussian team» («Алег, прытанне, як ты? Хэлан на провадзе. Я хачу бачыць цябе ў беларускай камандзе!»). Я падумаў, што тосці хіць вырашыў пасвавольнічаць. Кручу далей баранку, не да смеку. «Хопіць хлусіць, Скаб (Скабелін!) — кажу, — давай, дурылка кардонная, нармальна размаўляй!»... А ён смяецца і зноў абарону дапамагае абараняцца. Ён гаворыць: не, ты воль так бяжыш — хр-хр-хр, топ, хр-хр-хр-топ... Там усе пападалі са смеку. Я хацеў сказаць, што хутка бягу, як конь, а ён — не, ты вельмі марудна бяжыш, нават рохкаючы.

— Але ж стары конь барзны не псуе?  
— Ніколі ў жыцці! (усміхаецца).  
— І нават мелка не арэ!  
— Крыху марудней, прама. Тут не паспее ў моманце, там крыху пазней аддаў, а хакей жа расце, развіваецца. Пастаянна тосці нове — і хуткасць катання, і хуткасць мыслення. У мяне неак катэорыспандэнт пытанне: воль вы, Алег, гулеюць, у вас удача, ну не за гарамі ж канец кар'еры?... А так добра пачаў! Барышам Антоненка ўсё ўжо — паспяваў, і самы час на пенсію. Не! Пабегаю яшчэ.

А яшчэ, да слова сказаць, Антоненка — задыл рыбак. І як выпадае свабодная ад хакея хвілінка, ён адразу ж «спінгуе» сваю вудачку і адраджаецца на возера па здабычу. Сапраўдны знайдца рыбалоўных снасцей і прынад. Напэўна, таму актуальна было пачаць дадушыўную размову за адной з яго самых любімых спраў. Не з п'юўшай жа за ім на лёдзе насіцца.

Месяцёйка выбралі падыходзячае — Мінская мора. Пару карэсць напачіць на кручок можна папроста.

— Ну, вы зусім ачмурылі!  
— Алег убачыў мяне з вялікім вядром. — Такага ўлоўу ў мяне і ў лепшыя часы не было. Бачыце, непардытваны я да рыбкі. Правіла вялікага ўлоўу — некалькі дзён і нацэй.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ»)

## «НАВАТ СЛІМАКІ ЛЮБЯЦЬ ПІЦЬ...»

Ведаеце, як вінаробы пазбаўляюцца ад слімакоў, якія запаланілі вінаградную плантацыю? Яны проста нап'юўнаюць якую-небудзь ёмістасць піва. Шкоднікі, у сваю чаргу, адчуваючы прывабны пах і, як пад гіпнозам, паузуць у «п'юўны басейн». У выніку, задаволеныя сукундае жаданне, тонучы ў сваёй жа спаксе. Прыкладна тое ж самае, але больш павольнымі тэмпамі, адбываецца і ў нашым грамадстве...

П'юўны алкагалізм — гора маладых

Напалову зап'юўны тралейбус спыняецца на Сонечным прыпынку (сімвалічна, на мой погляд, ды і дзіўна) дыспансэр знаходзіцца побач з прыпынкам пад такою светлай назвай). Дзіўнае супадзенне, але і людзі там працуюць таксама светлыя, гатовыя дапамагчы, толькі б не пакаідаць чалавеча сам-насам са сваім горам.

З усмешкай на твары сустрапа мяне загадчыца падлеткавага аддзялення пры гарадскім наркалагічным дыспансэры Людміла ШПАКОУСКАЯ:

— Праходзіць, калі ласка. Вядатна, што вы вырашылі закрануць праблему алкагалізму моладзі. Урачы, псіхологі і журналісты павінны трымацца разам, каб свечасоава папярэдзіць аб магчымых наступствах ужывання нават безалкагольнага піва (насамрэх, там таксама ўтрымліваецца спірт) не толькі маладых людзей, але і іх бацькоў.

— Людміла Алікаўна, як вы лічыце, студэнцкі алкагалізм наогул з'ява нармальна ці паранармальна?  
— Алкагалізм, у любым яго праўленні, не можа быць нармальнай з'явай. І ўзрост тут ні пры чым. Усё залежыць ад успрыняцця, ад менталітэту канкрэтнага чалавеча. Стэрэатып, што піва — бяскрыўдная вадакца, актыўная рэклама пеннінга і, не забываючыся, хмельнага напою робяць сваю справу — колькасць аматараў піва з кожным днём павялічваецца ў геаметрычнай прагрэсіі. Зараз, напрыклад, ні для кога не сакрэт, што ў многіх сем'ях бацька з сынам на пару п'юўна п'іва перад тэлевізарам пасля тады (ды і не толькі). Згода без слоў — таксама згода. Менавіта яна і прывяла да таго, што моладзь стала часта ўжываць піва.

У барах, метро, дома, у транспарце... Нярэдка з'ява на сёння — сустраць на вуліцы хлопца, ды і дзіўна (раней гэта быў нонсэнс) з бутэлькай «Балтыкі» ў руках.

Кампанія па барацьбе з наркотыкамі прыцягвае шмат увагі. Гэта, што не кажу, толькі на руку вытворцам піва. Добра, што ў Беларусі дастаткова святаў для таго, каб выпіць. А для ўжывання піва і нагода часта не патрэбна. Піва п'юць, каб расслабіцца, скаратаць вечар, нават прагнаць смегу. Схільнасць да алкаголю пры такім падыходзе вырацоўваецца не адразу, але ўжо праз 10—12 гадоў наркалагі могуць прымаць новага пацыента.

П'юўныя людзі і ўздзеянне піва на арганізм

— Зараз ідуць спрэчкі наконт карысці і шкоды ўжывання піва. Але, заўважыла, што маладыя людзі бяруць для сябе выключна тую інфармацыю, якая ім найбольш імпануе. Напрыклад, прачыталі ў памяты, што сутанная норма вітаміну В утрымліваецца ў 10 літрах піва... і гайда за «лекамі». Але ж гэта не значыць, што, каб кампенсавача недаход вітаміну, трэба выпіць залпам вядро піва. Тыя ж вітаміны можна атрымаць з прадуктамі харчавання. Пры гэтым рызыка стаць алкаголікам будзе зведзена да мінімуму.

Па-рознаму ўздзеянне піва на мужчынскі і жаночы арганізм. У хмельным напоі змяшчаюцца гарманальныя рэчывы. Пад іх уплывам адбываецца фемінізацыя мужчынскага арганізма. Вынік прадурчвання жаночых палавых гармонаў — расшырэнне таза, павелічэнне грудных залоз. У дзіцяч жа, наадварот, грубее галас, з'яўляюцца валасы на твары.

Пра «п'юўны жывоцік» усё і так зразумела. Трэба ж некуды змяшчаць тую колькасць вадакцы, якую штодзённа ўжывае п'юўны алкаголік. Гэта, як мінімум, дзве-тры бутэлькі за раз. А «праснутыя» п'юўныя людзі выпіваюць да 7—10 літраў у дзень. Паступленне ж у арганізм вялікай колькасці хмельнага вадакцы — вяды і гарбаты чалавек столькі б не выпіў — неспрыяльна адбываецца на рабоце сардэчна-сасу-

дзістай сістэмы і нырак. Прамернае ўжыванне піва прыводзіць да фарміравання так званых бычынага ці п'юўнага сэрца — расшырэння межэй «жывога матара». Пры гэтым павялічваецца частата сардэчных скарачэнняў, узнікаюць арытміі, павышаецца ціск. У падлеткавым і юнацкім узросце, пакуль арганізм расце, усё гэтыя змены адбываюцца хутчэй, чым у дарослых.

У жанчын верагоднасць захворвання на рак грудной залозы расце прапарцыянальна колькасці выпітага піва. Асабліва небяспечна піць піва жанчынам, якія выкармліваюць дзіця грудным малаком. У дзіцяці могуць узнікнуць эпіліптычныя сутаргі, а з часам і — эпілепія.

— Змагацца з п'юўным алкагалізмам складаней, чым з гарлапчаннем. Гэта звязана з тым, што чалавек не ўсведамляе небяспекі, таму і не імкнецца змагацца з ёй.

— Людміла Алікаўна, скажыце, калі ласка, ці мае значэнне ўзрост, у якім чалавек пачынае злоўжываць півам?  
— Вядома, мае. Чым раней пачаць ужываць алкагольныя напоі, тым больша верагоднасць пераарстання хваробы ў хранічную. Асабліва, калі маецца генетычная схільнасць. Ды і наогул забараняецца ўжываць алкаголь да 21 года. Лічыцца, што толькі ў гэтым узросце нервова сістэма атрымлівае статус дарослага арганізма. Але гэта абмежаванне ні ў якім разе не сведчыць аб тым, што, дасягнуўшы вызначанага ўзросту, трэба пачынаць піць без меры...

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)



ФОТА ВОЛГІ РАМАНОК

# АЛЕГ АНТОНЕНКА — НАШ КАПІТАН

## КАЛІ ПЯЮЦЬ І ЖУК, І ЖАБА

Свой чарговы дзень нараджэння вядомы кампазітар і аранжыроўшчык Сяргей Сухамлін вырашыў адзначыць адначасова і шумна, і «па-самайму»: у сталічны клуб «Алькатрас» пры вялікім жадаванні маглі трапіць і простыя наведвальнікі, але большага публіка была знаёмай паміж сабой і — зразумела — з імяніннікамі.

Вечарынка ў стылі «Акулы шоу-бізнесу» вінулоўка Сухамліна была абстаўлена адпаведным антуражам: віноўніка ўрачыстасці і блізка да яго асобаў зрабілі «героямі» новых грошай. Усім дастаўся «мільён чоткіх банкіўт», толкі Сяргею далі большы намінал — адразу мільярд. Праўда, «банкіўт» (аркуш памеру А3) з яго карыкатурным партрэтам аказалася важкай, ва ўсім выпадку, цяжэйшай за іншыя, і ўвесь час падавала. На памяць гасцям раздаліся дробныя копіі фірменных грошай — як завушніцы, і сваёй, ішчасна, многа грошай і славы. Дзякуй. Зараз, зараз усё пач-



нецца, — з выглядам змоўчыўка падміргваю нам Сухамлін. — Я такі сюрпрыз любімым выканаўцам падрыхтаваў... Няхай сабе нават крыўдзяцца, усё адно ўсім пакажу.

Як аказалася, на сюрпрыз трэба было не глядзець, а слухаць — з урыўкаў запісу ў студыі была складзена песенка-віншаванка, якая ўтрымлівала ненадзвычайную лексіку і, як сцвярджалася, «сапраўдныя галасы вядомых беларускіх выканаўцаў». Вядомыя беларускія выканаўцы, хто не спазніўся і прыйшоў у прызначаны час, нічога супраць не мелі і бесклапотна ўсімхласалі.

Глядзець жа можна было на іншых персанажэй — да пахмурных гасцей падыходзіў мім, каб узяць настрой на адпаведны ўзровень, а ў

асабліва «клінічны» выпадках на дапамогу кідалі тры дзюўчыкі ў касцюмах медсясцёр, бітнучы ахварам што папала.

Зразумела, у фармаце вечарыны гасці многа спявалі — «загасіла» нават папулярная актрыса і тэлеведучая Вера Палюкова, якую можна лічыць новым праектам Сухамліна (для яе апошнім часам напісаны адрозныя некалькі песень). Паліна Смоліца, Гюнеш, грамадзянская жонка Сухамліна спявачка Ната Раманова, пісьменніца Наталія Пальчэўская, балет «Rors Foundation», маладая спявачка Аня Байцова, Аня Шаркунова з прадыюсарам, Макс Алейнікун — усё яны хто выступіў, што сціпла ўручаў свае падарункі крыху ўбока ад асноўных падзей. Спявачка і ды-джей Ніна, напрыклад, прыгадала словы Сухамліна, што зараз на эстраду «вруцца і жук, і жаба», і паралла слухаць гэтыя артыстаў у адпаведнай экіпіроўцы: павязка на вочы і брызшкі. «Але, акрамя прычоскаў, я вырашыла зрабіць і карысны падарунак», — супакоіла Ніна і працягнула імянінчыкі... стос чыстых дыскаў. Ірэнга Ігнатоўка з яе падарункам доўга не хацела прапусціць у клуб ахова — бо гэты са-

мы сувенірыны алкаголь прадаваўся ў бары. Затое прэзент ад журналістаў — ярка расфарбаваны скейтборд — ні ў кога наранкаў не вылікаў і заняў сваё пачаснае месца сярод гары іншых падарункаў. Словам, на гэты раз «свецкая тусоўка» атрымалася не толькі па фансай, але і сапраўды вясёлай.

**А ты запісаны ў мажоры?**

Літаральна праз дзень амаль тры сасобы і амаль на тым жа месцы сабраліся, каб заснаваць новую дзюўчыну арганізацыю — «Прафсаюз мажоры». (Зрэшты, існуюць жа ў многіх краінах свету прафсаюзы бландзінак, у Калінінградзе яны нават марш праводзяць

## Тусоўка

— дык і мы не горш?). Першае паэзічнае лідаваў і ўдзельнік прафсаюза адбылося на адрытаў пляцоўцы клуба «Ізіом» у прысутнасці саміх зацікаўленых асобаў і нешматлікіх гасцей, якія спрабавалі ўцяпіць, што адбываецца.

Перш-наперш мажоры зачыталі свае... нават не правы і абавязкі, а азначаны паняцця «мажор». Аказваецца, сапраўды мажор не павінен жыць у непрыстэжных раёнах сталіцы тыту Шабанова (не-сталічныя варыянт ўвогуле не разглядаюцца), крыў Божа ездзіць на метро або мець танны мабільнік.

Пасля таго, як з правіламі паводзінаў усё было прымусова азнаёмлена, пачалася уласна выдана білету. Прычым, калі вераць арганізатарам прафсаюза, за членства білету ўсё ў клубе будзе каштаваць у два разы даражэй, як на тое і мажор, каб грошай не лічыць, здачу не забіраць... Для тых, хто гэтыя правілы парушыць, прадуладжана строгае пакаранне — працаўладнаванне ў ЖЭС у раёне Дражні (вось, напэўна, супрацоўнікі таго ЖЭС парадуюць!).

У выніку свежаствораны прафсаюз падзяліўся на накірункі дзейнасці: скажам, экс-гімнастка, а зараз спявачка Наталія Пальчэўская ўзначаліла спорткамітэт (але ж, каб так жыць, як заўважана, мажору трэба мець многа здароўя), кіраўніком аддзела па свецкіх сувязях стала Лёўка Лучыч, начальнікам прэс-службы прызначылі Раісу Мурашкіну з «Комсомольскай правды», у службу беспаспекі адрадылі рослых і накачаных удзельнікаў дуэта «Чук і Гек» Дзіму Фаміча і Паўла Сыражкіна. У аддзел агітацыі невядома якім чынам трапілі дзюўчаты з гурта «Толлес», якія маў таго што ў гэты дзень давалі канцэрт у Жлобіне і істотна спазніліся на «мажорную» цырымонію, дык янычкі пагалова не выконваюць пункт пра сталічную прапіску — усё прагнулі з перыферыі, яны нават у песні пра гэта спяваюць. Галоўным мажорам абвясціў сам сябе прадыюсар «Толлес» Максім Алейнікун, наммажорам на першае Дражні (вось, напэўна, супрацоўнікі таго ЖЭС парадуюць!).

Чым канкрэтна будучы займаецца мажоры ў складзе прафсаюза, — навуцы гэта невядома. У любым выпадку, на жыццё Дражні, Лошыцы, Чыжоўкі, Шабанова і іншых аддаленых раёнаў (не кажучы ўжо пра тыя, што знаходзяцца па-за межамі мінскай калёвавай дарогі) гэта ніяк не паўплывае. І яно да лепшага. Мажорам — мажорнасьцю, людзям звычайным — самапавага і добрая доля іроніі.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

## Заканчанне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ»

— Я вось тут родных папярэдня, што ішоха будзе сама лепшая. Ад Алега Антоненкі.

*Такім чынам, лоўля рыбы. Мінскае мора.*

— Так, камандуючы!

— Алег, вы так падобны на марак. Вам бы караблі вадыць у марскія далі, а вы усё ў хакей... — Так! Рыбалка — цэлая хітравая навука: злавіць рыбу на кручок — гэта палова справы. Вось, калі ты яе падсек, тут разгортваецца сапраўдная бітва. Працэс пайшоў!

— Людзей разумець — таксама хітравая навука з элементамі бітвы.

— А што іх разумець, усё ж відаецца са зносінай з чалавекам. Так, але хоча сур'ёзна прамашляць, калі ён іх трэба ўспрымаць, як скаму білету ўсё ў клубе будзе каштаваць у два разы даражэй, як на тое і мажор, каб грошай не лічыць, здачу не забіраць... Для тых, хто гэтыя правілы парушыць, прадуладжана строгае пакаранне — працаўладнаванне ў ЖЭС у раёне Дражні (вось, напэўна, супрацоўнікі таго ЖЭС парадуюць!).

— Моця перажываецца?

— У сябе дакладна не паглыблюся. Мне патрэбны зносіны, выплюньце усё вонкі...

— Можа, варта наступіць на горла ўласнай песні?

— Усё роўна буду даказваць сваю праўду. Вось у ХК МУС была сітуацыя, калі ў сярэдзіне сезона ў нас быў сход, на якім кіраўніцтва пачало ёсць паліваць. Мы праігнаравалі. Калі спыталіся аб прычынах, я адзін устаў і ўсё выказаў. Чакаў нейкага негатыўна ў мой адрас, а ў выніку, пасля сходу мяне вылікаў трэнер Сафонаў і сказаў: «У маіх вачах, Алег, ты вырас, як чалавек. Не пабаяўся, сказаў усё, як ёсць у камандзе, якія праблемы!»

— Кажуць, Алег пасля гэтага эпізоду стаў дэбашырам! Што «брыгаду» стварыў, як Саха Бель у тэлерэжыю, каб выбіваць бабкі з мафіі.

— Выбіваць, як кажуць, даводзілася па абавязку службы («Смешля»). Капітанам быў, і ўсе праграмы з кіраўніцтвам ляглі на мае плечы. Кіраўніцтва пастаянна му-

рыжыла: перадай, што ў аўторак, у сярду, праз тыдзень.

— **Моцяе жорстка адрэзаць, калі дастануць?**

— Магу. Калі чалавек зусім не мае рацыі.

— **Ваша крэда?**

— Усё што ні робіцца — да лепшага. Каб усё было ў кайфі!

— **Ці даводзілася гагосяці падманваць дзеля ўласнай выгады?**

— Бывалі сітуацыі, калі прасцей было пайсці шляхам у абход, чым найроўт — у лоб. Але так, каб пабыўшым, я не ўмею падманваць. Шпур з мяне дакладна не атрымаецца, раскусяць хутка.

— **Дзе адчуваў сябе, як рыба ў вадзе?**

— У першую чаргу, у нашай зборнай. У нас заўсёды такая добразычлівая атмасфера была ў камандзе! Усе ехалі на зборы з заплатам і натхненнем, каб у іграх ужо былі пераможцамі. Шмат тышчэўкі не атрымлівалася. Чаго далёка хадзіць — той жа Сярожа Задзямляў. Ён лепшы быў яшчэ на чэмпіянэце свету ў Рызе. Праблема вельмі шмат часу на лёдзе, усё ключавыя закіды выйграваў.

— **Алег, а на што, у прынцыпе, можа хапіць тых грошай, што хакеістам плацяць на чэмпіянэце свету?**

— Нормальныя грошы, я не скарджуся. Зноў жа, яны не з неба валяцца — гэта нервы, траўмы, вялікая эмацыянальная і фізічная аддача.

— **Якое ў вас увуголе стаўленне да грошай?**

— Ведаю адно: усё грошай не зарабіць, а задавальнацца тым, што ёсць, таксама напярэдня — трэба імкнуцца жыць лепш.

— **Вы рабілі гэта ў жыцці?**

— Былае — гультай. Настрой таі, што нічога не хочацца. Але, калі бяруся, то пакуль не закончу, не супакоюся.

— **Умецеце забіць цвік?**

— Канешне. У дзясцінстве бацька прымушваў рабіць нейкія падлікі, крэслы. Ды і ў вёску да дэда ездзіць. Па гаспадары даламагаў, І касіў, і варочаў сена, і вялікі грузы на воз, і ў сцірты складаў. Буль-буль саджаў, выбіраў, мякі з ёю на

плячэ цагаў. Дровы сек. І ад дзеда ўцякаў. Мы з сябрамі гуляць збіраліся, а ён мяне хацеў «прыпалаць» за сенам ехаць. Мы пра агарод уцякалі. Потым байся дадому ісці. Дзед жа ў мяне здаровы.

— **Даводзілася калі-небудзь біцца?**

— Не скажу, што ў дзясцінстве быў вельмі агрэсіўны, але даводзілася. Калі нахапінаць, то ўрэжы разоў, а так дарэмна чаго махацца?

— **Беспакarana калі-небудзь людзей крўдзілі? Цяжка прызнаць памылку?**

— Я хутка заводжуся, але таксама хутка і адыходжу.

— **Ні разу не пашкадавалі, што нарадзіліся ў Беларусі, а не ў той жа хакейнай Канадзе?**

— Ніколькі. Нават думаю такіх не ўзнікала. Заўсёды, калі гуляў дзясцінці на выездзе, то цягнула дадому. Часам, пакуль іншыя дадчываюць ад гульні, я ноч на крышце еду, каб дома пабыць шашанку, а потым зноў ноч кручу баранку, каб паспець да матча.

— **Чым падабаецца Беларусь?**

— Прыгожая, добрая, чыстая, правільная. Мая! Ніхт інтэр'ю брала: які ў вас, Алег, любімы колер? — Чырвоны і зялёны. — Ну, проста як беларускі ф'ял! Так! Я наогул люблю ўсё ярка!

— **А чого не любіце?**

— Не люблю цяганні папярывай. Подлісі ўсялякія хадзіць збіраць — проста ненавіджу.

— **Хакеем заняцца была ваша ініцыятыва?**

— Мама з парашута скакала. Жвавая, бяспасражная. А бацька, хоць і займаўся барацьбой, вельмі хакей любіў. Усе чэмпіянаты свету, Алімпіяды — свята ў доме. Бывала, пасадзіць мяне на калені, і мы разам сядзім, глядзім. Потым мяне завялі ў школу «Юнацтва». Усе азы, якім я навукаўся — адтуль. Дзякуй Мікалаю Васільевічу Беспасражанаму і Валерыю Канстанцінавічу Пальшакову. Апошні ў дзясцінцы каманда надаваў вялікую увагу тэхніцы валодання клюшай. Адзін з фінтаў, за які ён нас «дручыў» — гэта шайбу вады пад сабе. Гэты фінт, напэўна, адзін з самых лепшых, які ў мяне атрымліваецца, дастаткова

прадуктыўны, вельмі дапамагае мне. Праўда, па руках даводзілася атрымліваць і праз борт скакаць.

— **Моця перажываецца траўмы?**

— Перажываў, бо думкі розныя лезуць у галаву ў самы адказны момант: усё, напэўна, канец кар'еры. Адганяеш іх, настройваеш: не, буду гуляць, усё пройдзе, усё будзе нармальна. Клянусь, гуляў бы да 50, калі б змог. Калі б гэта прыносіла радасць і задавальненне іншым.

— **Якія рысы характару вам уласцівыя?**

— Я стараюся быць сумленным перад людзьмі. Спраўдлівым. Дружалюбным.

— **Няма ў жыцці адчування, што чагосьці не паспяваеце зрабіць?**

— Ёсць. Таму і стараюся рабіць усё ў рух, актыўна.

— **Рана ці позна чалавек прыходзіць да нейкага фінішу. Цяжка ўседамаля?**

— Такое сумнае пытанне. Я задаволены ўсім. У мяне сям'я, ёсць дзясці, кватэра, машына, добрая жонка. Што яшчэ трэба, каб судзіць старасць?

— **Што трэба рабіць, каб чалавек не старэў?**

— Галоўнае, мне здаецца, у душы заставацца свавольнікам. Патрэбны пастаянны рух. Не падавацца старасці, ляноце. Жыццё — такая цікавая штука, што заўсёды атрымліваецца тое, што і не планавалі. Але я аптыміст. Спадзяюся, што ўсё ў мяне будзе нішчак і пасля гульнявой кар'еры.

— **Каб б вы назвалі сапраўдным мужыком?**

— Мужыком? Ды лубога, калі ён мае рацыю і да канца ідзе ў той сітуацыі, дзе многія даўшым-даўшым не далі б задні ход. І ў той жа час, калі ён не мае рацыі, з яго карона не ўпадзе, калі падыхдзіць і папрасіць прабачэння. Мне падабаюцца мужычкіныя ваялявыя твары.

— **Як у Аль Пачына?**

— Не зусім.

— **У Брэда Піта?**

— Бруд Піт??? Ну, сказаў! Крамарай, акцёр Краско, які памёр, — вельмі гэта мужыкі, а Бред Піт... — **Якія фільмы падабаюцца?**

— Калі б мне прапанавалі на вы-

бар баявік, камедыю, драму, трылер або фільм жахаў, я спыніўся б на камедыі, якой-небудзь вясёлай і гарзлявай.

— **Напіваліся калі-небудзь моцна? «Адталі» ў іншы свет?**

— Гэта будзе ў газеце дробнымі літарамі, паміж радкамі? Былі выпадкі, я не адмаўляю, але яны самаліквідаваліся.

— **У ежы Алега Антоненка перабарлівы?**

— Бакажаны не люблю. Жонка змагаецца са мной, спрабуе прычынуць, але не люблю я баклажаны. Трыбы! Збіраць люблю. У вёсцы ўставаў рана, хадзілі ў лес з братам, а васьм ёсці — ні ў якім выглядзе. Дранкі любіць са смятанай. Сушы люблю. Але ў нас дзікія цэны ў Мінску, проста шаленныя ў параўнанні з Масквой і Піцерам.

— **Майстар фантазіі?**

— Магу. Жонцы ў падарунак купіў вялікае дрэва, вельмі прыгожае, экзатычнае. Крыху ўпрыгожыў яго.

— **Прысцянімі?**

— (Смешля). Ага, з брыльянтамі. Бываў апантаным такімі вар'яцкімі ідэямі. Жонцы ўдзячны, яна ў мяне малаціцца. З Ленай 15 гадоў разам. Спрабуе заўсёды адвесці ад усякіх канфліктаў. Калі ў мяне драныя настроі, стараецца быць дыпламатам і ўсё перавесці ў спакойнае рэчышча. Так і гаворыць: усё, Алег, спакойна, спакойна, Алег.

*Пакуль ішла лоўля рыбы, зайграў грамафон. Вадзім Казанэнка спяваў сумнае песню.*

— **Што для вас каханне?**

— Я — адналюбі. Каханне — гэта павага, давер і, напэўна, дружба.

— **Вы сентыментальны чалавек? Моцяе заплакаць?**

— Заплакаць наўрад ці, але бывае, што на душы хоча скрабнуць.

— **Міласціну часта падаеце?**

— Калі царквы, так.

— **Веруючы?**

— Не скажу, каб веруючы, але стаўлюся да гэтага сур'ёзна. У царкву хадзілі перад сезонам з хлопцамі. Хрысціў дваіх дзясці. Маці ў мяне набожны чалавек.

— **Цікава, усё, аб чым марылі, — здзейснілася?**

— Не усё, канешне. Але, у прычым, я задаволены.

**Вольга РАМАНЮК.**

Сэрца мажоры ў складзе прафсаюза, — навуцы гэта невядома. У любым выпадку, на жыццё Дражні, Лошыцы, Чыжоўкі, Шабанова і іншых аддаленых раёнаў (не кажучы ўжо пра тыя, што знаходзяцца па-за межамі мінскай калёвавай дарогі) гэта ніяк не паўплывае. І яно да лепшага. Мажорам — мажорнасьцю, людзям звычайным — самапавага і добрая доля іроніі.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

Сямяёная сцена з-за «Пекла»

Тое, што Ілья Алейнікаў, аказваецца, піша музыку, асабіста ён сам зразумеў чатыры гады таму. Родныя, безумоўна, былі ў курсе, а вась нямаю прыхільнікаў таленту Іль Львовіча былі вельмі здзіўлены, бо ведалі любімага артыста толькі як майстра гратэску. Няхай ніхто не палюхаецца: мы не страцілі камедыйнага акцёра Алейнікава, ён жартуе і ў новай ролі кампазітара.

На прэс-канферэнцыі, дзе журналістаў знаёмілі з музычнай «тканінай» твора, імянінкі нагадаў аб сваім камічным амплуа пастаянна. Напрыклад, калі раскаваў, што ў музыцы задзейнічаны 18 танцоўраў. «З-за трох з іх давалося абароны з вашым Міністэрствам амажоры, аднаго ўжо адбілі, «баі» за астатніх працягваюцца», — паведамаў Ілья Алейнікаў. Калі размова зайшла аб вядомых спявачках, якія ўдзельнічаюць у пастаноўцы, расіянін заўважыў: «Хлястоў зараз на «базары» (меў на ўвазе «Славянскі базар у Віцебску», — Аўт.). Вось нябудзе таму, што трэба, і вернецца да нас. Ён у нас ролю хлопчыка выконвае». Па прэзентацыі «Пракора» таксама даявіліся стаць сведкай некалькіх сямейнай сцэны паміж імянінкі і яго жонкай Ірэнгай.

— Уключыце грамчыі сцэну «Пекла», — папрасіў Ілья Львовіч.

— А можна цышоў? — пацікавілася яго жонка. — У нас тут у зале ўсё занята гучна чываць.

— Калі цышоў, то гэта ўжо не пекла, — растлумачыў муж. — Уключыце грамчыі насуперак маёй жонцы!

Алейнікаў не выказаў просьбу жонкі, але яна зусім не пакрыўдзілася: «Я вельмі шчаслівая, што мы разам ужо трыццаць гадоў», — заявіла Ірэнга.

Дарчы, да сваёй жонкі па мюзіку Алейнікаў ставіцца, бы Атрыла, — думачы яе за здару.

**Падарунак ад імянінкі**

Першы паказ мюзіка быў заплянаваны ішчэ на красавік, по-павінен быў быць адбыцца на юбілей Алейнікава, але маштаб пастаноўкі проста не ўвайшоў у адведзеныя рамкі. Бюджэт мюзіка ўжо склаў 2,5 мільёна долараў. Над спецыфікамі працуюць уладальнік «Оскара». Некалькі месяцаў беларуская трупа рэпэціравала ў Польшчы. Вакал выкладала Марыола Напіральска. Зараз артысты працуюць і днём, і ноччу, каб паспець да прэм'еры.

Нягледзячы на статус імянінкі, Ілья Львовіч у сваёй стужцы нараджэння зрабіў падарунак усім прысутным — нарэшце аб'явіў дэкладны час і месца прэм'еры пастаноўкі — 29 жніўня ў Палацы спорту.

— У нас задзейнічана больш як 50 чалавек, польскія дызайнеры распрацоўваюць 140 касцюмаў (іх

сваіцце сябе рэпетыцыям, а потым і гастрольным турам. Асабіста Ілья Алейнікаў засмучаўся з-за дэмаршу Пятра Елфімава, бо «ён мае моцны вакал і вельмі таленавіты хлопец».

**«Сыну б я адмовіў у ролі»**

Акрамя жонкі на дзень нараджэння Алейнікава ў Мінск такса-

сваіцце сябе рэпетыцыям, а потым і гастрольным турам. Асабіста Ілья Алейнікаў засмучаўся з-за дэмаршу Пятра Елфімава, бо «ён мае моцны вакал і вельмі таленавіты хлопец».

**«Сыну б я адмовіў у ролі»**

Акрамя жонкі на дзень нараджэння Алейнікава ў Мінск такса-

сваіцце сябе рэпетыцыям, а потым і гастрольным турам. Асабіста Ілья Алейнікаў засмучаўся з-за дэмаршу Пятра Елфімава, бо «ён мае моцны вакал і вельмі таленавіты хлопец».

**«Сыну б я адмовіў у ролі»**

Акрамя жонкі на дзень нараджэння Алейнікава ў Мінск такса-

## Салон прыгажосці

# БЛІСКУЧАЯ ПАРАЧКА ПА РАСКЛАДУ

Прыгожа выглядаць — гэта сапраўднае мастацтва і, безумоўна, цяжкая праца. Ніякай іроніі тут няма. Усе жанчыны хочучы мець свой шарм і быць непаўторнымі. Таму сёння пагаворым аб тым, як зрабіць першы крок да дасканаласці.

А ці ведаеце вы, што завушніцы — адно з першых, што кідаецца ў вочы пры першым жа позірку на жанчыну. А тое, што гэтым можна скарыстацца, каб зачараваць сваёй спадарожніца? Давайце разгледзім гэтае пытанне з усіх бакоў.

Завушніцы — выдатны аксесуар, які дапамагае зрабіць наш, жаночы, вобраз больш романтичным. Яны ажыўляюць твар, хаваюць нейкія праблемныя моманты, калі яны ў вас на твары, вядома, маюцца. Падыходзячы да выбару завушніц, трэба ўлічваць, як раць спецыяльнасці, наступнае: форму твару, колер вачэй, целасклад, магчыма нават — рост. Пачнем па парадку.

Дзяўчатам з правільным авалам твару падыходзіць завушніцы любой формы і даўжыні — тут усё зразумела. **Круглаватарым дзяўчатам** падыходзіць «вісячкі» завушніцы, завушніцы нітачкі або не вельмі буйныя за-



больш вытанчаны завушніцы. Калі вушы шыльня прылягаюць да галавы, вам падыходзіць буйныя, аб'ёмныя завушніцы або круглыя. Памятайце таксама, што завушніцы павінны быць прапарцыянальнымі прысцёжы.

Асабліва ўвагу надайце колеру выбару, падбірайце завушніцы пад колер вачэй вачэй.

Так, **нябесна-блакітны вачам** падыходзіць: празрыстыя каменчыкі блакітнага сіняга і фіялетавага адценняў (сапфір, тапаз, акамарын, біруза, лазурт і чорны агат).

Выразнае **шэра-зялёныя вачэй** можна падкрэсліць зяленаватымі адценнямі камянёў (агат, хрызапраз, малахіт, біруза, гранат). Ізмурды ўпрыгожаць уладальніц чыста зялёныя вачэй.

**Да фісташкавых вачэй** (з зяленавата-жоўтымі радужкамі) выдатна падыходзіць адценні хрызаліту.

**Карым вачам** падыходзіць: яшма, бурштн, сердаліт, а таксама адценні зялёных, фіялетавых базавых камянёў (аметыст, ліловы турмалін, чарайт). З цёмнымі вачамі добра спалучаюцца завушніцы з камянямі-ўстаўкамі насьцянага, яркага колеру (рубін, ізмурд, залацісты тапаз, гранат).

**Для плякчана-чорных вачэй** добра «лягуць» камяні ўсіх колераў, асабліва каралы, біруза, жэмчуг, рубін, малахіт, аметыст.

Калі ў вас **радужныя вочы**, узмаціце іх бляск камянямі тыгровага, сакалінага ці кашачага вока. Вельмі добрыя завушніцы, якія падабраўны па кантрасту з бляскімі ці празрыстымі ўстаўка-

Падбіраючы ўпрыгажэнне, ніколі не забывайце аб асноўнай умове добрага густу — паціўці меры.

**Днём** насьціце завушніцы прастыя, лёгкія, вытанчаныя. **Вечарам**, ідучы на прыём, у тэатр ці ў гасці, можна надзець асабліва прыгожыя, дарагія ўпрыгажэнні, складаныя па форме, з бліскучымі, яркімі камянямі. Такія завушніцы будучы вельмі прыгожымі пры вячэрнім

асвятленні. Завушніцы з яркімі буйнымі камянямі прытрымайце для асабліва ўрачыстых выпадкаў: вы не застаняцеся без увагі.

Калі ў вас не праколатыя вушы, то можна купіць **кліпсы**. Выбіраюцца яны па тэму ж прычынцы, што і завушніцы. Кажуць, што яны валодаюць нейкім гаючым уздзеяннем і падаўляюць апетыт. Але ці мала што людзі кажуць...

Існуе **некалькі спосабаў падаўжыць жыццё любімым сярэбраным упрыгажэнням**:

- замачыць выбар у мільённых раствору, можна дадаць крыху нашатырнага спірту, добра прапаласкаць яго і адпаліраваць сукном;
- моцна пацямянеўшыя сярэбраныя ўпрыгажэнні можна працерці фланэлявай анучкай з содай ці зубным парашком. Пасля прамыць у чыстай вадзе;
- для чысткі ювельнічых упрыгажэнняў з меліоры (без камянёў) у кіпячы раствор (1 ст. ложка соли, шапалінене двух курныя яек — на 1 л вады) апусціць на 15 секунд ланцужкі, пярсцёнкі, бранзалеты, затым выцерці іх суконнай анучкай;
- каб аднавіць бляск сярэбраных упрыгажэнняў, можна апусціць іх на 10 хвілін у бульбяны адвар.

Памятайце, пацямянелае сярэбро ні ў якім разе нельга чысціць нашатырным спіртам.

Няшлімно будзе нагадаць словы і закаментаў **Како ШАНЕЛЬ**: «*Калі вы хочаце быць элегантнай, замяніце колькасьце якасцю, і заўсёды з апранутцага на вас лепш што-небудзь ўбраць, чым прыбавіць.*»

А ўжо яна разбіраецца ў стылі як ніхто іншы!

**Анастасія ФАНДО.**



мі (горны крыштал, жэмчуг, перламутр, бурштн), якія падыходзіць літаральна ўсім.

Калі вашы вочы часта ажно зіхаць ад ішчасна, то вам, без сумнення, падыходзіць брыльянты і камяні, якія пераліваюцца рознымі адценнямі.

Калі ў вашай іштатуцы накапілься вялікая колькасць ўпрыгажэнняў, то моцяе насьці іх у адпаведнасці з планетарным знакам.

**Панядзелак:** жэмчуг, крыштал, амазаніт.

**Аўторак:** аметыст, гіяцінт, чырвоная яшма, карал, алмаз.

**Серада:** жэмчуг, горны крыштал, агат, хрызаліт, сердаліт.

**Чацвер:** сапфір, лазурт, блакітная біруза.

**Пятніца:** берыл, нефрыт, біруза колеру марскоў хвалі, ізмурд, жэмчуг, шпінэль.

**Субота:** онікс, яшма, тапаз, малахіт.

**Нядзеля:** рубін, хрызаліт, фанат, часам — алмаз.

Як кажуць астралагі, прытрымліваючыся такога раскладу, вас чакае невывяржанае здароўе і поспех у справах.

## Сталічны госць

## Над «Прарокам»

## Ільы Алейнікава працуюць уладальнікі «Оскара»

У аўторак стваральнік расійскай тэлеперадачы «Гарадок», уладальнік прэміі ТЭФІ ў намінацыі «Лепшыя вядучыя забаўляльнай праграмы» Ілья Алейнікаў святка

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)**  
**У кожнага павінен быць «стрыжань»... трывалы**

Піва лічыцца модным напоем у асяроддзі студэнтаў. Акрамя гэтага, яго вытворчасць прыносіць небага прыбытак дзяржаве, таму яе пастанова павялічваецца. А ў гэты час у маладых арганізмах пачынаюць працякаць вызначаныя працэсы, якія садзейнічаюць фарміраванню піўнага алкагалізму...

— Існуе меркаванне, што студэнцкія інтэрнаты з'яўляюцца расаднікам піўнага алкагалізму, — гаворыць Людміла Алікаўна. — Прытрымліваючыся такога пункту погляду, некаторыя матулі здымаюць дарэка па ўласнай ініцыятыўнай ўзросці. Абы толькі засцерагнуць свайго любімага сыночка ад дрэнных кампаній... Самае ж галоўнае, на маю думку, гэта выхаванне. Калі бацькі ў свай час змаглі закласці «маральны стрыжань» у сваю крывіначку, то ніякая кампанія ў студэнцкім інтэрнаце не зможа яго пахіснуць, а тым больш зламаць. Для прыкладу прывяду сітуацыю з жыцця. Выпускны. 11-класнік вырашыў паехаць на прыроду. Сын прасіць у таты грошы на піва. Купляць ці не? А раней трэба было думаць. Калі б у сям'і было патрэбнае выхаванне, то такога пытання ў сына не

была б. У дадзеным выпадку, калі тата не купіць піва, то сын зробіць гэта сам... Існуе шмат прычын, па якіх студэнты пачынаюць ужываць піва. Часта маладыя людзі проста не могуць сказаць «не», бяцка выгледзіць «белыя варонаны» ў кампаніі. А не адмовіўшыся ў першы раз, окландна будзе зрабіць гэта ў другі. Таксама студэнты імкнучы пастрабаваць усё. І як мага хутчэй. Бо раней не было такой колькасці грошай на тыдзень. А тут столькі магчымасцяў, і ніхто не кантралюе. Толькі вольны адзінец страчвае «кішэньня» на панчоці ці галштыку, а другі — на піва і тонік.

Акрамя гэтага, у некаторых студэнтаў, асабліва тых, якія прыязджаюць у сталіцу з перыферыі, нізкая самаацэнка, маюцца комплексы, звязаныя з камунікацыяй. Алкаголь, як вядома, зніжае самакрытыку чалавека. А вып'е такі вольны цэлоня — азыск сам сабой і развясваецца. Але, вядома, не ўсе ў інтэрнаце злоўжываюць півам. Нехта вылучыў, нехта захваліцца камп'ютарамі, маюцца розныя гурткі, спартыўныя секцыі.

## За ігнараванне размеркавання — фінансавая адказнасць

**Мая сяброўка пасля заканчэння педагагічнага ўніверсітэта атрымала размеркаванне ў Пухавіцкі раён, але хацеў працаваць на перыферыі не плануе, бо мы з ёй збіраемся вясенню ўзвільніцца. Сам я жыву і працую ў сталіцы. Хацелася б даведацца, чым пагражае адмова прыехаць да месца размеркавання?**

**Дзіяс К., г. Мінск**  
 Маладыя спецыялісты, якія пасля заканчэння вучобы не прыехалі працаваць да месца свайго размеркавання без вахкі на тое прычыны, абавязаны кампенсавать дзяржаве здохнуўшы, выдаткаваныя іх навучанне. Калі яны не зробіць гэта ў добраахвотным парадку, іх могуць прыцягнуць да фінансавай адказнасці ў судовым парадку. Вясенню мінулага года беларускімі ўрадам была зацверджана Пастанова «Аб кампенсцыі сродкаў у рэспубліканскі і (ці) мясцовыя бюджэты, выдаткаваныя дзяржавай на падрыхтоўку рабочага (служачага), спецыяліста», дзе вельмі падрабязна быў раслісан механізм разліку сродкаў, выдаткаваных дзяржавай на падрыхтоўку маладога спецыяліста, і пералічаны ўсе катэгорыі ўчарашніх вольных, якія могуць быць вызвалены ад вяртання сродкаў за сваё навучанне.

У тым выпадку, калі малады спецыяліст не прыязджае да месца свайго размеркавання ці звальняюцца раней заканчэння тэрміну адпрацоўкі па размеркаванні, або пераводзяцца ў іншую арганізацыю, наймальнік або сам малады спецыяліст абавязаны ў тэрмін тэрмін паведаміць аб гэтым ва ўстанову адукацыі, якая займалася размеркаваннем маладога спецыяліста з указаннем прычын і прыкладаннем копіі дакументаў, якія пацвярджаюць права на вызваленне ад вяртання дзяржаве выдаткаваных на навучанне сродкаў. Установа адукацыі, у сваю чаргу, у месячны тэрмін арганізуе збор неабходнай інфармацыі для прыняцця рашэння: вызваляць ці не вызваляць ад фінансавай адказнасці свайго былога спецыяліста.

Разлік сродкаў, якія спаганяюцца ў бюджэт, ажыццяўляецца за ўвесь перыяд падрыхтоўкі маладога спецыяліста. У перыяд падрыхтоўкі ўваходзяць няпоўныя календарныя гады навучання (год паступлення і год заканчэння) і поўныя гады навучання ў адпаведнасці з вучэбным планам, па якому вялася падрыхтоўка спецыяліста (у тым ліку і канікулярны час). У склад выдаткаваных на падрыхтоўку маладога спецыяліста сродкаў ўключаюцца ўсе фактычныя выдаткі, у тым ліку выдаткі на вылату стывенды (за выключэннем матэрыяльнай дапамогі), кампенсацийныя выдаткі па найму падчас вучобы жыцця, выдаткі на забеспячэнне бясплатным харчаваннем і іншыя.

Копія загада кіраўніка ўстано-

Людміла Алікаўна. — У маладога чалавека павінна быць адно жаданне — легчы і выспацца. Нельга, каб з'яўляўся пусты час. Не ўмеюць дзеці сябе заняць.

Самі ж студэнты тлумачыць выліку страсавымі сітуацыямі, адпаведна, попыт на піва павяшаецца ў час сесіі. Спачатку чалавек раслабляецца, пасля ідуць працэсы тармажэння, затым, пры сістэматычным ужыванні, страчваецца кароткачасовая памяць... Як вынік, нізкая адзнака, перадачы, пазбаўленне стыпендыі...

## Піва без гарэлкі...

На прыёме ў нарколага аматараў піва нярэдка дзюльваюцца, калі ў іх перапытаюць: дык вы прадаўце зараз паўдзяра піва выпіваеце? І ці падлічылішы, што тры паўтаральныя бутэлкі — гэта акрамя трых паўдзяраў, згаджаюцца. Па ўтрыманню ж алкаголю гэта бутэлка гарэлкі.

— Піва якраз тым і небяспечна, што з-за слабай канцэнтрацыі алкаголю яго п'юць у велькай колькасці. На гэту падманлівую лёгкасць і ключуюць маладыя людзі.

Да прыкладу, у Германіі выпіваюць па 170 літраў у год на чалавека. Але, калі на Захадзе на фоне невялікай колькасці аматараў піва невялікі працэнт ужывання моцнага алкаголю, то ў нашай краіне, наадварот: захваліцца півам не змяняе колькасць гарэлкі, якую выпіваюць беларусы.

## Дзёння фестывалю АСЦЯРОЖНА, СВЯТА ЗАЧЫНЯЮЦА...

Раскрытыя ўжо абедзве галоўныя інтрыгі «Славянскага базару» — куды накіроўвацца гран-пры дораслага і дзіцячага музычных конкурсаў. Адрасы — славянскія: Украіна і Беларусь.

Калі на гала-канцэрце «Васільковая краіна» вядучыя абвясцілі, што гран-пры (плюс, нагадаем, чэк на суму 5000 долараў) дастаецца Андрэю Кунцу, наш канкурсант, хоць і стараўся трымацца мужычым, усё ж расплакаўся ад шчасця. Старшыня журы конкурсу Анэта Цой абняла маленькага артыста, а пазней уступіла сказаць: «У яго усё атрымаецца». З гэтым, у прынцыпе, згодная і мастаці кіраўнік Андрэя Святлана Стацэнка, якая толькі зараз дазволіла сабе раслабляцца і з задавальненнем прымае кампліменты і віншаванні ад калег дз журналістаў. А чаму б і не — праграма-максимум выканана. Перамогу Андрэю прынеслі, нагадаем, патрыятычнае песня «Мая Беларусь» і сапраўды дзіцячая, завяданая «Сяброўцы усё!».

Гэтакасама Андрэй Кунец і Арына Дароніна з Расіі атрымалі прызы Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы — лічбавыя фотаапараты. Падарункі былі адзначаны і беларускі Крысціна Святлічэна, і расіянін Леў Сапрыгін. Спецыяльны прыз — ад Міжнароднай федэрацыі фестывальных арганізацый ФІДОФ — дастаўся Кыльшбеку Жаксыбекаву з Казахстану, які самому юнаму ўдзельніку: яму ўсяго толькі 7 гадоў. Да слова, сёлетні конкурс сапраўды дзіцячы — яго ўдзельнікам ад 7 да 11 гадоў, так што жывы не трэба было параўноўваць падлеткаў і зусім малых мастацкіх артыстаў. І ўсё адно, паводле слоў члена журы, украінскага кампазітара Вячаслава Ваводзіна, «судзіць анельчыка вельмі цяжка, хоць па аб'яноме, артыстызму і рэпертуару яны цікавейшыя за дораслых». 1-ю прэмію і 3 тысячы долараў павязе дадому «грузінскі Рабертана Ларцэ» Атар Андрэевіч, 2-ю прэмію і 2 тысячы падзілілі украінец Эрнст Дзярбін і расіянка Арына Дароніна, на 3-ій прыз прыступілі з 1 тысячай прызавай — Кікі з Босніі і Гертавагіны. Прыз сімпацый журы быў прысуджаны Ноюсу Барташке з Латвіі.

Фестываль жа сёння ўвечары будзе «згорнуты» — а 22-й гадзіне пачнецца канцэрт зачырцы XVI Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». У ноч з пятніцы на суботу ў Летнім амфітэатры пройдзе праграма «Танцы да раніцы», прадстаўлена зоркамі маладзёжнай поп-культуры, сярод якіх чакаюцца гошці з Латвіі і Швецыі.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

# КАБ ВОДПУСК БЫЎ У РАДАСЦЬ

**Водпуск вельмі важны для кожнага чалавека, але не ў кожнага атрымаецца адпачыць. У большасці людзей ён адсутнічае ўвогуле.**

У выніку, у ЗША нават з'яўся асаблівы тэрмін «сіндром адсутнасці водпуску», які лічыцца прычынай узнікнення многіх хвароб. Доктар Січчэнін Лям, аўтар кнігі «Годляе», піша: «Пастаянна атрымаюцца страс на рабоце і не маючы магчымасці паўнацэнна адпачыць, вы, у літаральным сэнсе, атручваеце свай арганізм. Ён знаходзіцца пад уздзеяннем канцэрагену, здольных выклікаць сардэчныя прыступы, інсульты, рак і іншыя сур'ёзныя праблемы са здароўем». Письменніца Дзіяна Фасел, аўтар кнігі «Працоўчы да смерці», прыйшла да высновы, што працягласць жыцця амерыканскага працоўнага саступае працягласці жыцця чалавека, які злоўжывае алкаголем. Амерыканскае сацыялагічнае таварыства правяло асаблівае даследаванне, прывесчанае «сіндром адсутнасці водпуску», і прыйшло да высновы, што штогадовае водпуску зніжае рызыку смерці на 20 працэнтаў.

Мы прапануем парадкі, якія дае адпачуць амерыканскі медык Ісэдор Разенфельд:

1. Спэка і сонца — галоўныя ворагі адпачування. Яны небяспечныя. Калі вы актыўна рухаецеся — небяспечна ўзрастае. Не захваліцца з тэннісам, футболам і іншымі ак-

— Арганізм чалавека хітры. Спачатку безалкагольнага піва яму дастаткова, пасля ён патрабуе дабаалкагольнага... Градус большы — эфект дасягаецца хутчэй. Робицца весела. Пасля адкуль пайшло выказанне «піва без гарэлкі — грошы на вецер». Таму, часцей за ўсё, на піва пачынаюць алкаголікі спыняюцца рэдка.

## Урад Беларусі ўвёў новыя стымулы для кіраўнікоў за эканомію і беражлівасць

**Урад Беларусі ўнёс дапаўненні і змяненні ў некаторыя паставы Савета Міністраў па пытаннях стымулявання кіраўнікоў за эканомію і беражлівасць. Адпаведнае рашэнне змяшчаецца ў пастанове Саўміна ад 7 ліпеня гэтага года № 878. Яно ўступае ў сілу з першага числа месяца, наступнага за месяцам яго афіцыйнага апублікавання.**

Каментуючы па просьбе карэспандэнта БЕЛТА гэты дакумент, начальнік аддзела развіцця сістэм аплаты працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Юры Фёдаруў адзначыў, што паставы палітычна падтрыманы ў мэтах выканання дырэктывы № 3 у частцы ўстанавлення залежнасці аплаты працы кіраўнікоў дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных ўраду, а таксама камерцыйных арганізацый ад выканання паказчыкаў эканоміі рэсурсаў і павелічэння выкарыстання мясцовых відаў паліва.

Так, пералік агульных паказчыкаў эфектыўнасці работы дапоўнены думка важнымі паказчыкамі. Першы — выкананне устаноўленых мэтавых паказчыкаў па энэргазберажэнню, павелічэнню аб'ёму выкарыстання мясцовых відаў паліва, нетрадыцыйных і другасных энэргарэсурсаў і зніжэнне энэргаямістасці прадукцыі. Другі — арганізацыя работы па забяспячэнню падпарадкаванымі арганізацыямі аплаты ў роўнай аб'ёме бягучага спажывання прыроднага газу, электрычнай і цеплавой энэргіі, цвёрдых відаў паліва.

У мэтах далейшага ўдасканалення ўмоў аплаты працы, а таксама з улікам дапаўнення паказчыкаў змярвання паказчыкаў энэргазберажэння і эканоміі паставы № 878 ўсталявацца магчыма з павышэннем кіраўнікам максімальнага памеру прэміі па выніках фінансаво-гаспадарчай дзейнасці арганізацыі з 30 працэнтаў да 60 працэнтаў іх службовых акадаў.

Паводле абгрунтаванага прадстаўлення органа, упаўнаважанага кіраваць дзяржаўнай маёмасцю, кіраўнікам арганізацыі, якія маюць прыярытэтнае значэнне ў развіцці галіны эканоміі, пры правядзенні імі мерпрыемстваў па фінансавому аздаруленню і вываду арганізацыі з крызіснага становішча або правядзеньня мерапрыемстваў па рэканструкцыі і асваенню новых вытворчасцяў, па ўзагодненню з прэм'ер-міністрам або віцэ-прэм'ерам на перыяд не больш за два гады могуць быць устаноўлены службовыя акадаў у памеры да 4,5 ўключна сярэднямесячнай заробатнай платы, што складалася па адпаведнай галіне (падгале) эканоміі або віду эканамічнай дзейнасці.

**Алена ПРУС, БЕЛТА.**

## 30 июля 2007 г. состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Камволь».

**Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Минск, ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4 этаж главного корпуса.**

### Повестка дня:

- Об увеличении Уставного фонда ОАО «Камволь».
- О внесении изменений в Устав ОАО «Камволь».

**С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176, комн. 204, тел.: 223-14-20, 2-97.**

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45.

**Начало работы собрания — 15.00.**

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 13.07.2007 г.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

### Сёння

Усход	Запад	Даўжыня дня
Мінск — 4.54	21.36	16.42
Віцебск — 4.36	21.33	16.57
Магілёў — 4.44	21.26	16.42
Гомель — 4.49	21.14	16.25
Гродна — 5.11	21.50	16.39
Брэст — 5.20	21.42	16.22

**Імяніны**  
 Пр. 12 апосталаў: Андрэя, Варфаламея, Івана, Мавцея, Пліпа, Петра, Сафрона, Сімона, Фадзея, Фамы, Юды, Яўава; К. Маргарыты, Сары, Андрэя, Яўгена.

**Месяц**  
 Мадэць 14 ліпеня.  
**Маядз і сузор'і Рака.**

Па звестках Нацыянальнага навукова-даследчага цэнтру маніторынгу азонасферы БДУ

**Прагнозныя значэнні УФ-індекса для г. Мінска і Мінскай вобласці на 13.07.2007**

УВ ІНДЕКС	3	Улікам прагназуемай вобласці	УВ ІНДЕКС
66	☁️	53	

Два бязвоблачнага неба

█ Экстрэмальны ..... 11+  
 █ Вельмі высокі ..... 8-10  
 █ Высокі ..... 6-7  
 █ Умераны ..... 3-5  
 █ Нізкі ..... 1-2

3 11 да 15 гадзін дня час бяспечнага знаходжання на сонцы для людзей з адукавальным тыпам скуры — 15 хвілін.

## Надвор'е на заўтра

**Абазначэнні**

т°C ўначы	атмасферны ціск
т°C уздым	

— невялікія геамагнітныя ўзрушэнні  
 — няма прыкметных геамагнітныя ўзрушэнняў

2 гадз.	5 гадз.	8 гадз.	11 гадз.	14 гадз.	17 гадз.	20 гадз.	23 гадз.
---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

**...у суседзях**

<b>ВАРШАВА</b>	+16 — +18 °C	<b>МАСКВА</b>	+22 — +24 °C
<b>ВІЛЬНЮС</b>	+17 — +19 °C	<b>РЫГА</b>	+21 — +23 °C
<b>КІЕЎ</b>	+22 — +24 °C	<b>С-ПЕЦЬЯРБУРГ</b>	+17 — +19 °C

## 13 ліпеня

**100 год да н.э.** — нарадзіўся Гай Юлій Цэзар, стваральнік Рымскай імперыі. Ён паходзіў са знакамітага і старажытнага па-трыццянскага роду Юліяў. Атрымаў выдатную адукацыю, якая ў тым часе заключалася ў вывучэнні грэчаскай мовы, літаратуры, філасофіі, гісторыі і красамоўства. Цэзар вызнаўся зайдзюскай здольнасцямі і таму дасягнуў добрых поспехаў па гэтых прадметах. Сам Цэзарон быў высокай думкі аб здольнасцях імператара. «Пажаўце мне чалавека, больш вострага чым ён, больш багатага думкамі, слаўнага сваімі выказваннямі», — пісаў ён.

**1667 год** — 340 гадоў таму пачаў сваю дзейнасць славетны беларускі разьбяр па дрэву, майстар «беларускай рэзі» Арсеній. Кіраваў арцелью з 20 майстроў «палатных розных і сталярных спраў», якія афармлілі царскія палатцы ў Каломне і Маскоўскім крамлі. Іх дзейнасць спрыяла развіццю мастацкага разьбярства ў Расіі.

**«Не быць прагным — ужо багацце; не быць марна-траўным — даход».**  
 Цыцэрон (106—43 да н.э.), старажытнарымскі палітычны дзеяч, прамоўца і мысліцель.

## Усміхнёмся!

**Афіцыйна прыносіць біфітэкс, прытрымліваючы яго палцамі. Наведвальнік узрушана крычыць:**  
 — Прыміце свае палцы з майго біфітэкса!  
 — Вы хочаце, каб я ўпусціў яго лычэ раз?

**Сочы, зіма 2014 года. За групай лыжнікаў, ламаючы лыжы, бяжыць мужык з крыкамі:**  
 — Чучэль! Пахлава мядова! Бельі амур!

**Жанчына ў дыеталага.**  
 — Салодкае любіце?  
 — Не!  
 — Мунчо несе?  
 — Не!

— Ну хоча што-небудзь вы любіце?  
 — Бакаланы.  
 — Дык воль — вам іх і нельга!

## Доктор Алексей Алексеевич ХАДОРКИН:

**при алкольной, никотиновой, пищевой зависимости люди пытаются бороться со стрессом, употребляя спиртные напитки, сладкое, пищу, включающую жиры и муку, никотин. Это неправильно! Если вы сами не можете отказаться от этих привычек, мы окажем психологическую помощь. Так же успешно лечатся псориз и энурез у детей.**

**Записи на прием по телефону:**

Мінск 292-72-73	Слуцк 2-99-19
Брэст 25-14-67	Жлобін 5-11-42
Барановіч 42-06-95	Могілёў 2-94-26
Борисов 73-37-77	Пінск 37-32-42
Бобруйск 46-22-01	Светлогорск 2-72-71;
Віцебск 36-40-30	2-16-55
Молодечно 7-01-88	Речица 3-52-77
Орша 21-40-40	Мозырь 2-94-74; 40-60-85;
Полоцк 43-58-61	Гродно 74-04-24; 41-42-39;
Солігорск 7-32-39	Вольск 2-11-85;
	Ліда 4-59-20.

Ліцензія МР № 02040311208 от 27.10.2006 г. до 27.09.2011 г.

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ**  
 Совместного открытого акционерного общества  
**«Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика»**,  
 сообщаем о дополнении повестки дня собрания, которое состоится 23 июля 2007 года в 16 часов 30 минут в административном корпусе СООА «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Вольдока, 6 следующих пунктами:

- Изменение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств переоценки.
- Внесение изменений в Устав Общества и их утверждение.

Наблюдательный совет  
 СООА «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика»

# АМФІТЭАТР НА МЯСТРЫ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**

Але ці не самым значным набыткам Занарачы аказалася урачэбная амбулаторыя. Без перабольшання, аналагаў ёй у Беларусі пакуль проста няма.

— Пры будаўніцтве амбулаторыі выкарыстоўваліся самыя сучасныя тэхналогіі энергазберажэння, і гаворка зусім не аб лічылніках ці цэпалаізлячэйшым, — распавядае загадчык Вячаслаў Трубаца. — Амбулаторыя абсталявана сістэмай выкарыстання сонечнай энергіі для падагрэву вады ў бойлеры, і, такім чынам, даводзіцца канстатаваць як факт — ёсць магчымасць атрымліваць практычна бясплатную гарачую ваду шэсць месяцаў на працягу года. І, апроч таго, тут жа можна эканоміць на ацяпленні — у памяшканні працуе камп'ютарная рэгуляроўка тэмпературы, што дазваляе зніжаць яе напрыканцы дні і па выхадных. А таксама — хутка аднаўляць неабходны ўзровень наступным працоўным ранкам.

Незвычайная амбулаторыя, якая была ўведзена ў эксплуатацыю ў кастрычніку мінулага года, з'явілася дзякуючы дапамозе дабрачыннай «чарнобыльскай» арганізацыі ў Германіі. Аднак назваць сам такі факт выпадковым усё ж цяжка. Бо, з аднаго боку, на тэрыторыі сельсваго кампактна жывучы перасяленцы з забуджанай зоны. А з іншага — знаходзіцца пахаванні ўдзельнікаў вядомай Нарачанскай аперацыі 1916 года, падчас якой загінулі 80 тысяч расійскіх і каля 30—40 тысяч нямецкіх салдат. Цікава, што сёння намаганямі мясцовых жыхароў старанна даглядаюцца, утрымліваюцца ў парадку могілкі ахвяраў з абедзвюх арміяў. А ў сваю чаргу гэта — не апошняя прычына ўвагі да Занарачы з боку грамадзян Германіі, і натуральна, нагода для візітаў сюды шматлікіх гасцей з замежжа.

Зрэшты, едучы сюды не толькі немцы, дастаткова сказаць, што тут жа месціцца некалькі дзесяткаў дач і буйны аўтакемпінг на 800 месцаў. Прычым, з усіх новага аблічча Занарачы, гэта — шанцы зарабіць «дадатковыя» і ніколі не лішня грошы. Да слоў, тутэйшае сельгаспрадпрыемства ўжо асвоіла новы і не зусім «стандартны» напрамак — арганізацыю прагулак на конях. І, насупер скелетам, попыт на гэту паслугу ў турыстаў ёсць.


## Талакой. Па-беларуску

Вёска Нарач, дзе налічваецца амаль дзве з паловай тысячы жыхароў, некалькі дзесяцігоддзях запар нібыта знаходзілася «на ўзбярэжжы».

чыне» зусім блізкага адсюль курортнага пасёлка. Так, вядома: практычна ўсе турысты прыязджаюць адпачыць на ўзбярэжжа. Тады як сюды збольшага наведваюцца ўсяго на некалькі гадзін — пабачыць прывабнае ільіноўскае царкву з шэра-ружовага каменя сярэдзіны пазамінулага, а таксама велічны неагатычны Андрэеўскі касцёл з чырваной шчыльна пачатку мінулага стагоддзя. Дарчы, завітаў у той жа касцёл сапраўды вярта. Прынамсі, дзеля славаўтага абразца Маці Божай Нарачанскай, старажытнага аргана і знаёмства з тутэйшым канцэртным айцом Бярнардам — чалавекам, які ладзіць беларускую імшу і які зусім не супраць пагуляць з вернікамі... у футбол.

Між тым, даволі працяглае час царква і касцёл лічыліся ці не адзінымі «візіткамі» вёскі, а дакладней, ужо аграгарадка Нарач. Аднак зараз да іх далася трэцяя — цэнтральная плошча. Прычым і гэта, і плітка-брукваўка, і фантан на ёй сталі вынікам ужо гэтага года.

— Работы пачаліся 15 красавіка, а ўжо 8 мая плошча мела сваё цвяршае аблічча, — кажа старшыня Нарачанскага сельсавета Іосіф Тарасёнак. — Пры гэтым, зразумела, нас падтрымалі райвыканкам, на добраўпарадкаванне было выдаткавана 13 мільёнаў рублёў. Але разам з тым нельга не падзякаваць самім жывучым перасяленцам з забуджанай зоны. А з іншага — знаходзіцца пахаванні ўдзельнікаў вядомай Нарачанскай аперацыі 1916 года, падчас якой загінулі 80 тысяч расійскіх і каля 30—40 тысяч нямецкіх салдат. Цікава, што сёння намаганямі мясцовых жыхароў старанна даглядаюцца, утрымліваюцца ў парадку могілкі ахвяраў з абедзвюх арміяў. А ў сваю чаргу гэта — не апошняя прычына ўвагі да Занарачы з боку грамадзян Германіі, і натуральна, нагода для візітаў сюды шматлікіх гасцей з замежжа.



Старшыня Нарачанскага сельсавета Іосіф ТАРАСЁНАК прапанаваў нам сфатаграфавць сённяшні пейзаж вясковай вуліцы.



Роботніцу мядзельскага жылкамгаса Таісію ШЫП мы сустрэлі на беразе Нарачы, дзе яна дабраўраўдала новую альтанку.

Зрэшты, едучы сюды не толькі немцы, дастаткова сказаць, што тут жа месціцца некалькі дзесяткаў дач і буйны аўтакемпінг на 800 месцаў. Прычым, з усіх новага аблічча Занарачы, гэта — шанцы зарабіць «дадатковыя» і ніколі не лішня грошы. Да слоў, тутэйшае сельгаспрадпрыемства ўжо асвоіла новы і не зусім «стандартны» напрамак — арганізацыю прагулак на конях. І, насупер скелетам, попыт на гэту паслугу ў турыстаў ёсць.

## «Геліятэрмічныя і геліяэлектрычныя ўстаноўкі размешчаны на даху, а пульт кантролю за энергаабеспячэннем знаходзіцца ў асобным памяшканні».

— тлумачыць загадчык амбулаторыі Вячаслаў ТРУБАЦА.

харам аграгарадка — калі хочаце, мы рабілі плошчу метадам народнай будовы, талакой.

Навошта? Адказ тут нібыта на

павярхі — адгледзіць да курортнага пасёлка складае ўсяго пяць кіламетраў, да таго ж ярка тут праходзіць даволі ажыўленая траса на Вільноўскае. А значыць, сам па сабе аграгарадок шмат у чым вызначае «тва» — не проста турыстычнай зоны ці Мядзельскага раёна, але і Беларусі ў цэлым. Дзеля справядлівасці, заўважам Іосіф Тарасёнак, перш-наперш пры рэканструкцыі плошчы працавалі «для сябе». Каб моладзь мела прывабнае месца для адпачынку. А людзі сталага веку маглі зрабіць для сябе адкрыццё, што «фантан — гэта не толькі горад».

не стане выключэннем. Таму рашэнне аб добраўпарадкаванні горада паддалася цалкам лагічным. Плік прыйшоў на мінулы год — менавіта тады ў райцэнтры і была праведзена буйная рэканструкцыя набярэжнай возера Мінска. Набрэжную падсыпалі жвірам, «апраунілі» ў новую плітку. А плюс да ўсяго збудавалі альтанкі, надзвычай папулярнае сёння дзіцячае кафэ. І амфітэатр. Безумоўна, не такі буйны як у Віцебску. Аднак дзве з паловай тысячы глядацкіх месцаў з вядомым на бясспрэчнасць роўнядз — гэта, пагадзіцеся, зусім не горш.

А яшчэ ў горадзе распалі заманячы асфальт на плітку, адрамантавалі гандлёвыя цэнтры, пафарбавалі фасады будынкаў. Сёння Мядзель стаў выглядаць па-іншаму. Выдаткі? Яны аказаліся не маленькімі — у цэлым з раённага і абласнога бюджэтаў, фонду аховы прыроды ўжо накіравана больш за 6 млрд рублёў. І гэта не кропка, бо ў райцэнтры працягваецца азелененне, прыводзіцца ў парадок двары.

Разам з тым ці не кожны тут перахананы — грошы пайшлі не проста «на прыгожасць». Хутчэй, гэта аказалася своеасаблівым інвестыцыямі ў эканоміку ўсяго раёна.

— У рэшце рэшт, нашы людзі сталі разумець, што Мядзель ня хіла сабе і невялікі, але ўтульны, цывілізаваны горад еўрапейскага ўзроўню, — значнае наместнік старшыні райвыканкама Леанід Берняковіч. — Шмат у каго з'явілася адчуванне, што нармальна жыць і працаваць можна не толькі ў Мінску, але і тут. Вось чым ёсць падстава спадзявацца — усё больш маладых мядзельцаў павінны заставацца на малой радзіме. І асабліва, калі для іх будучы створаны прывабныя працоўныя месцы.

## 100 тысяч не мяжа?

Калі тэатр пачынаецца з вешалкі, то любіць раён — з яго адміністрацыйнай «сталіцы». І Мядзель тут

## «У свеце дзве дасканаласці — жанчыны і коні...»

Некаторыя спартыўныя бальшчыкі захапляюцца прыгожасцю футбольнага голу, камусці даспадобы хакейнай шайбы, а Генадзь Аляксандравіч Кецо, выканаўчы дырэктар федэрацыі коннага спорту ў прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта ў Мінскай вобласці, з захапленнем гаворыць на конніку, сам з ахвотай сядзе ў сядло. «Я згодны з адным вядомым чалавекам (быццам бы, гэта сказаў Бярнарда Шой), што коней не любіць немагчыма, бо ў свеце існуюць дзве дасканаласці — жанчыны і коні», — кажа Генадзь Аляксандравіч. Менавіта аб другім зараз і пойдзе гаворка.

## Кожнаму раёну — па школе

Тое, што Міншчына — своеасаблівы плацдарм для працягу традыцый Беларускага коннага спорту, даказвае наяўнасць у раёне галоўнага конна-спартыўнага цэнтру Беларусі ў Ратамцы, прычым ён даўно стаў брандам якаснай падрыхтоўкі беларускіх коннікаў. Радуе, што цэнтр не перастае развівацца (зараз там вядзецца рэканструкцыя). У Мінскім раёне ў паруднім каштоўна 150 тысяч еўра, прычым самыя драгяны для канкура і выездкі. Танней абыходзіцца коні для трохбор'я, якое, наглядзячы на сваю відовішчаснасць, лічыцца нізкім па статусу. Прычына — у павышаным траўматызме коней.

## Нямецкі канкур па-за канкурэнтнасцю

У Беларусі наладжана каняводства, але 85 працэнтаў коней, якія ўдзельнічаюць у міжнародных турнірах па канкурце з прызывым фондам 10 тысяч еўра. Зараз у Ратамцы праходзіць кваліфікацыйны этап Кубка свету па трохбор'ю з прызывам у 25 тысяч еўра. Аднак гэтыя лічбы ў конным спорце не такія ўжы і вялікія.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Нямецкі канкур па-за канкурэнтнасцю

У Беларусі наладжана каняводства, але 85 працэнтаў коней, якія ўдзельнічаюць у міжнародных турнірах па канкурце з прызывым фондам 10 тысяч еўра. Зараз у Ратамцы праходзіць кваліфікацыйны этап Кубка свету па трохбор'ю з прызывам у 25 тысяч еўра. Аднак гэтыя лічбы ў конным спорце не такія ўжы і вялікія.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор'ю, а ў ідэале было б удзельнічаць у выездцы і трохбор'ю, што з'яўляецца адным з найбольш прэстыжных і прызывальных відаў коннага спорту. У Беларусі гэта было сем гадоў таму ў Ратамцы, калі падрыхтоўку коней з'яўляўся ўдзельнікам.

## Ліс і Рэдфард

У Беларусі зацверджана праграма развіцця коннага віду спорту на новы алімпійскі цыкл, дзе галоўнай мэтай — удзел у Алімпіядах у Пекіне-2008 у выездцы і трохбор

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.10 Серыял «Агенства НЛС-2». Заключная серыя. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.30 Навіны. 7.05, 8.10 Добрая раніца, Беларусь. 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45, 18.50, 0.10 Зона Х. 9.05, 20.00 Серыял «Анёл з Арлі». 9.55 «Панарама тыдня». 10.55, 17.45 Серыял «Кяханне як каханне». 12.10 Маст. фільм «35 з нечыю».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 3.00, 5.00 Навыны. 6.05 «Пакуль усе дома». 7.05 «Наша раніца». 9.05 Контурсы. 10.10 Вялікія авантурысты. «Сонька Залатая ручка». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.20, 3.20 Навіны спорту. 11.10 Маст. фільм «Прыгоды Плуэта Нэша». 13.10 Серыял «Мая цудоўная няня». 13.40 «Федэральны судзя».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.50 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.00 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 Навіны. 7.05, 9.05 Прэс-агляд. 7.10, 8.10 Добрая раніца, Беларусь. 7.25, 8.25, 11.50 «Дзелавое жыццё». 7.45, 8.45, 18.50, 0.10 «Зона Х». 9.10, 19.55 Серыял «Анёл з Арлі». 9.55 «Панарама тыдня». 10.30, 17.45 Серыял «Кяханне як каханне».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Навыны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы». 7.05 «Наша раніца». 9.05, 18.55 Серыял «Тацянін дзень». 9.55 Серыял «Забойная сіла».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Навыны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы». 7.05 «Наша раніца». 9.05, 18.55 Серыял «Тацянін дзень».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 8.45 Казахстан: старонкі гісторыі. 9.00, 20.00 Рэспубліка сёння. 9.30 Казка «Честное волшебное». 12.00, 22.25 Студыя 60-90. 12.15 Маст. фільм «Дзень вяселля дзевядзеца удакладніць».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00 Канал «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Крамлёўскія жонкі: Надзея Алілуева. Ля падножжа вяршыні». 9.00 «Агляд». 9.30 «Без рэцэпта».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Навыны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы». 7.05 «Наша раніца».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навыны.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.15, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.35 Навыны. 7.05, 9.05 Прэс-агляд. 7.10, 8.10 Добрая раніца, Беларусь. 7.25, 8.25 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45, 18.50, 0.10 Зона Х.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Навыны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навыны.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навыны.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.15, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.35 Навыны. 7.05, 9.05 Прэс-агляд. 7.10, 8.10 Добрая раніца, Беларусь. 7.25, 8.25 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45, 18.50, 0.10 Зона Х.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Навыны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навыны.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навыны.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.15, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.35 Навыны. 7.05, 9.05 Прэс-агляд. 7.10, 8.10 Добрая раніца, Беларусь. 7.25, 8.25 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45, 18.50, 0.10 Зона Х.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Навыны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навыны.

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 ЛІПЕНЯ

6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі». 6.45, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навыны.

ПЯТНІЦА, 20 ЛІПЕНЯ



6.05, 16.50 Серыял «Рускія амазонкі». 6.50, 0.30 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.05 Навіны. 7.05, 9.05 Прас-агляд. 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45, 19.35 Зона Х. 9.10, 19.55 Серыял «Анёл з Арлі». 10.00 Шпілка. 10.30, 17.50 Серыял «Кажанне як каханне». 11.30 Падлеткавы серыял «Каманда Холі» (Аўстралія). 12.10 Сфера інтарэсаў. 12.30 Дэтэктывы «Месяца сустрачкі змяняць нельга».




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.25, 3.00 Навыны навіны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексаў». 7.05 «Наша раніца». 9.05 «Тацянін дзень». Серыял. 9.55 «Забойная сіла». Серыял. 10.50 «Ералаш». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40, 3.20 Навыны спорту. 11.10, 21.05 Серыял «Не радзіца прыгожы». 12.10 «Малахэй». 13.10 Серыял «Мая чудодзюная няня». 13.40 «Федэральны суд». 14.30 «Кантрольная закупка». 16.15 «Вечны кліч». Серыял. 17.15 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым. 18.20 Серыял «Браты парозанаму». 18.55, 4.20 Поле цудаў. 20.00 Час. 22.10 «Сярэбраны грамафон». 23.45 Маст. фільм «На грэбні хвалі». 2.00 «Дэтэктывы». 2.30 «Камедзі Клуб». 3.25 «Адлетныя махляр». Серыял.



5.00 «Зразумець. Дараваш».

СУБОТА, 21 ЛІПЕНЯ



6.35 Дзень спорту. 6.45 Мультфільмы. 7.25 Серыял «Аматыры жывёлы». 7.5000 Добрай раніцы, Беларусь! 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навыны. 9.05 Здароўе. 9.40 Тайны смак. 9.15 Шпілка. 10.50 Альманах падарожжаў. 11.20 Вос такія прагі. 12.10 Камедыя «Калі ласка, ад Пабочным уваход забаронены». 13.30 Галерэя вобразаў. 13.55 Існасць. 14.35 Навыны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Еўропы. 16.05 Замельнае пытанне. 16.25 Кухня гумару. 17.00 Зона Х. 17.25 Вакол планеты. 17.55 «Ваша lato». 19.10 Меладрама «Касцянка. Час лета». 21.00 Панарама. 21.40 Драма «Турэцкія бані». 23.30 Фільм-фантазі «Іншы свет-2: Эвалюцыя».



7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Навыны навіны. 9.05 Серыял «Сябры». 9.45 «Здароўе». 10.30 «Смак». 11.05 Мультсерыял «Фрэд — пясочны чалавек». 11.15 «Зачараванасць хатніх гадзаванцаў». Дак. серыял. 11.45 Суботні «Ералаш». 12.00 «Вада і людзі. Хроніка катастрофы». 13.00 «Быль і небыль пра маршала Ракасоўскага». Дак. фільм. 13.45 Камедыя «Чалавек надкуль». 15.25 «Хачу ведаць» з Міхаілам Шырвіндтам. 16.10, 21.00, 3.20 Навыны спорту. 16.15 «Лаліта. Без комплексаў». 17.05 «Не кажыце мне «Бывай»». 17.55 «КВЗ. Вышэйшая ліга. Лепшыя гульні». 20.00 Вялікая палітыка. 21.05 Камедыя «Танга ўтраіх». 23.00 «Розыгрыш». Лепшае. 0.15 Маст. фільм «Павярнуць час назад».



7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Навыны навіны. 9.05 Серыял «Сябры». 9.45 «Здароўе». 10.30 «Смак». 11.05 Мультсерыял «Фрэд — пясочны чалавек».

дзены старажытнага сабор, упрыгожаны дзіўнай фрэскай — партрэтамі тых, хто любіўся пакутам раскрываючага Хрыста.

1.35 «Па поўнай праграме». 2.15 «Уцёкі». Серыял. 6.00 Зараджайка! 7.30 Серыял «Пецярбургскія тайны». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 8.45 Хто лепшы за нас? 9.00 Пrawdнік. 9.30 Ток-шоу «Спрэчная тэрыторыя». 10.30 Дак. серыял «Гісторыі злучэнстваў». 12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Маст. фільм «Ісціна, каханне і прыгажосць». 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе. 14.00 Даічычы сеанс. Мультсерыял «Мобі Дэйк». 15.00 Слівічкі общества. 16.00 Серыял «Максімо ў мамі сэрцы». 17.00 Висельныя вар'яцтвы. 18.00 Акцэнты. 18.15 Парад парадаў. 19.45 «Цік-так». 20.00 Лепшае з Джэнтльмен-шоў. 21.30 Серыял «Бушідо — шлях воіна». 22.00 Акцэнты+.



6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15 «3 чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца». 8.40 «Аўтапанарама». 9.00 «Салдаты 12». Серыял. 10.00 «Сталкер». 10.40 «Тэма дня». 10.45 «Наша справа». 11.00, 18.25 «Чужыя тайны». Серыял. 12.00 «Пантэра». Серыял. 13.00 «Асабісты інтарэс» з Паўлам Каранеўскім. 13.50 «Славеты Джэт Джэксан». Серыял. 14.35 «Бейблэйд». Мультсерыял. 15.15 «Надзвычайныя гісторыі». 16.00 «Ёсць кантакт!». 16.50 «Бабскі бунт». 17.30 «Званая вчэра 3». 20.05 «СТБ-спорт». 20.15 «Добры вечар, малыш». 20.30 Камедыя «Закусачная на колах». 22.55 «Відзёма-нявідзёма». 23.30 «Бла-бла-шоў». 0.10 Маст. фільм «Горад прыкляты».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Мой сярэбраны шар. Юрый Гагарын». 10.00 Серыял «Даша Васільева. Аматырка прыватнага вышук-2». 10.45 Весткі. Дзяжурная частка. 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Масцовы час. Весткі—Масква. 22.35 «Вуліца Гогаля». 23.15 Маст. фільм «Білет на цягнік». 1.15 «Рэкламны аблом». 1.40 Камедыя «Закусачная на колах».



6.00, 15.00 Дак. серыял «Хіт-парад дзікай прыроды». 7.30 Мультсерыял «Рыпі ў пошукх неверагоднага». 7.55 Маст. серыял «Закон джунгляў». 8.30 Даведнік. 9.00, 17.00 Камедыіны кацкэйлы. 9.30 Хіт-экспрэс. 10.30 Добрая навіны. 11.00 Мар, дзеійная будзь. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 12.00 Любімыя акцёры. 12.15 Казка «Падарунак чорнага калдуна». 13.30 «Горад Сонца і яго жыхары». «Час гэра». 14.00 Студыя 60—90. 14.10 Казахстан: старонкі гісторыі. 16.00 Аднакашнік. 18.10 Чамадан гісторыі. 18.45 На мяжы магчымага. 19.45 «Цік-так». 20.00 Спецрэпартаж. 21.00 Маст. фільм «Інспектар-разія». 22.50 Серыял «Амазонка Пітэра Бенчлі». 9.05, 21.00, 23.20 «Метапрагноз». 9.10 «Азінка ў кубе». 9.30 «Дзіно». 9.55 «К-гульня». 10.00 «Каралі муай тай». 10.15 Маст. фільм «Алена Траянская». 13.30 Серыял «Верная справа». 14.30 «Змяні свой свет». 15.00 «Мультпарад» па выхадных. 16.30 «Адшукваецца адпачынак». 17.00 Серыял «І гэта ўсё аб ім». 18.55, 21.05 «Распродаж. Навікі. Акцыі». 19.00 Маст. фільм «Ружовая пантэра». 20.50 «Вечарніца». 21.10 Маст. фільм «Адлік забойстваў». 23.25 «Начны тэлечат».



7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 7.10 Добрай раніцы, Расія! 8.15 Фітыль. 9.25 «Студыя «Здароўе».

11.45 Серыял «Абаронца». Заключная серыя. 12.35 Серыял «Галоўныя ролі».


13.30 Гаралок. 14.40 Мультфільмы. 15.20 «Кулагін і партнёры. Лепшыя справы». 15.45 Суд дзе. 17.20 Масцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.40 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы. 19.55 «Юрмала». Міжнародны фестываль гумарыстычных праграм. 20.50 Бывякі «Аперация «Фенікс»». 23.10 Бывякі «Наша зямельца-2: Чорны досвітак». 0.50 Гарачая дзесятка.




6.00 Канал «Сёння раніца». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.10 Серыял «Нядзеля ў жаночай лазні». 9.05 «Наша ўсё!». 10.20 «3 днём нараджэння!». 10.50 «Перамога смерці». 11.20 Серыял «Паліяванне на генію». 13.25 Серыял «Расклад лёсаў». 14.15 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 15.10 «Галоўная дарога». 15.40 «Агляд. Выратавалі». 16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара». 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне». 19.45 «Следства вкл...». 20.40 Дэтэктывы «У кропцы пустаты».



7.20 Маст. фільм «Чумавае пятачка». 8.55 «К-гульня». 9.00, 16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 9.30, 17.00 «Мультпарад». 9.50 Серыял «Фатальная спадчына». 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае». 11.00 Маст. фільм «Заганьны». 13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал». 17.30 Серыял «І гэта ўсё аб ім». 18.40 «Дзіно». 19.00 «Магелан» — «Падарожжа з густам». 19.30 «Сад і агароды». 19.40, 21.25 «Распродаж. Навікі. Акцыі». 19.45 Серыял «Шпіёнка». 20.45 «Вечарніца». 21.10 «Каралі муай тай». 21.30 Маст. фільм «Ружовая пантэра». 23.40 «Начны тэлечат».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Мой сярэбраны шар. Юрый Гагарын». 10.00 Серыял «Даша Васільева. Аматырка прыватнага вышук-2». 10.45 Весткі. Дзяжурная частка. 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Масцовы час. Весткі—Масква. 22.35 «Вуліца Гогаля». 23.15 Маст. фільм «Білет на цягнік».



7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 7.10 Добрай раніцы, Расія! 8.15 Фітыль. 9.25 «Студыя «Здароўе».

Адзін з банкаў Стагальма быў разрабаваны добра ўзброенай бандай. Скрадзеж 3 мільёны еўра.

22.40 Бывякі «Марскія д'яблы». 5.00 Канал «Настроі». 8.00, 13.45, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 8.05 «Калегі». Маст. фільм. 10.15, 23.55, 5.00 Пітроўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі. 10.45 «У цэнтры ўвагі». «Свята страўніка». 11.20, 2.35 «Адна справа на дваіх». Серыял. 12.30 «Вогнезагары». Серыял. 13.50 Небяспечная зона. 14.30 «Мужчынская работа-2». Серыял. 15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзелавая Масква. 17.15 Нашы любімыя жывёлы. 17.55 «Самазванцы-3». Серыял. 18.55 «У цэнтры ўвагі». «Замужаньне». 20.05 Трылер «Ім Ружы». 22.30 Момант ісціны. 23.25 Падзеі. 25-я гадзіна. 0.15 Маст. фільм «Шакала». 3.25 «Боні і Клайд патэальянску». Маст. фільм.




9.30 Вос гэта дзіва!!! 10.00, 13.30, 23.00, 1.30 Веласпорт. «Тур дэ Франс». 11.00, 18.30, 0.30 Футбол. 20.30 Снукер. Зала славы. 21.30 Тымберспортс. 22.00 Самыя дужыя людзі планеты. 0.00 Экстрэмальны спорт.



6.00 Канал «Сёння раніца». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.10 Серыял «Нядзеля ў жаночай лазні». 9.05 «Наша ўсё!». 10.20 «3 днём нараджэння!». 10.50 «Перамога смерці». 11.20 Серыял «Паліяванне на генію». 13.25 Серыял «Расклад лёсаў». 14.15 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 15.10 «Галоўная дарога». 15.40 «Агляд. Выратавалі».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Мой сярэбраны шар. Юрый Гагарын». 10.00 Серыял «Даша Васільева. Аматырка прыватнага вышук-2». 10.45 Весткі. Дзяжурная частка. 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Масцовы час. Весткі—Масква. 22.35 «Вуліца Гогаля». 23.15 Маст. фільм «Білет на цягнік».



7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 7.10 Добрай раніцы, Расія! 8.15 Фітыль. 9.25 «Студыя «Здароўе».

8 ЗВЯЗДА

13 ліпеня 2007 г.

36,6°

ЗДАРОЎЕ НА ДЗЕСЯТКУ! Топ прадуктаў, якія ратуюць наша жыццё

Пакупка і спажыванне прадуктаў са сваймі вынікамі і сваім уласным, выкарыстоўваючы самы прасты, самы доступны і самы эфектыўны спосаб абароны ад раку — няхай кожны дзень на вашым стале будуць стравы, прыгатаваныя з антыканцэрагенных прадуктаў.

У гародніне і садавіне знаходзіцца антыаксіданты — рэчывы, якія прадугледжваюць зніжэнне перадавання клетак да адносна некалькіх вітамінаў (напрыклад, С або Е), каратына (прывітаміны А), мінералы (кальцы), мікраэлементы (селен) і маляназёмы нам, але надзвычайна дзейсныя поліфенолы.

Вучоныя, анкалогі і дыеталагі старана даследавалі ўласцівасці гародніні і садавіны, дзесяцігоддзімі назіралі за здароўем розных груп людзей, якія знаходзіліся на розных рацыёнах, вывучалі шлях харчавання, чым то перанёс анкалагічны захворванні, і пасля склалі топ самых эфектыўных антыракавых прадуктаў, якія трэба ўключыць у сваё пастановае меню.

3. «Топавыя» ежы выключылі тыя віды харчавання, якія добрыя не для кожнага, а яго начальнікам назначаны прыгатавана-разлізаныя? Праходзіць праз шэраг вясёлых і забавных звадак, профі-менеджар і яго малады нявольнікі бос становяцца ў выніку цудоўнай камандай і выдатнымі сябрамі.

Ражысёр — Пол Вайс. У ролях: Даніс Куэйд, Скарлет Іохансан, Тофер Грэйс.

ФІЛЬМ ДНЯ ПЕРШЫ 22.10 «КРУТАЯ КАМПАНИЯ» (ЗША, 2005 г.)

Узнагароды: кінапрэмія Нацыянальнага савета кінакрытыкаў ЗША (2004 г.). Я можна скласціся жыццё паспяховага рэкламнага агента, калі ў яго чароўная дачка на выданні, а яго начальнікам назначаны прыгатавана-разлізаныя? Праходзіць праз шэраг вясёлых і забавных звадак, профі-менеджар і яго малады нявольнікі бос становяцца ў выніку цудоўнай камандай і выдатнымі сябрамі.



Ражысёр — Пол Вайс. У ролях: Даніс Куэйд, Скарлет Іохансан, Тофер Грэйс.

НЯДЗЕЛЯ, 22 ЛІПЕНЯ

6.35 Мультфільмы. 7.25 Серыял «Аматыры жывёлы». 7.50 Сузор'е надзеі. 8.30 Раўнавага: асыроддзе пражывання. 9.00, 12.00, 14.25 Навыны. 9.05 Арсенал. 9.35 Ранішня хваля. 10.10 У свеце матораў. 10.45 Компас. 11.25 Усе стыхі. 12.10 Камедыя «Па запланкі». 13.55 «Нарач. Нязведаныя ваколіцы». 14.35 Навыны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Еўропы. 16.55 Мужчынскі характар. 17.25 Час кіно. 18.00 Суперлато. 19.00 Камедыя «Механічная соіта». 21.00 Панарама тыдня. 22.05 Меладрама «Дзесяць дзён без кахання».

Урач-псіхіятр Мігель вельмі захоплены сваёй работай і па-ранейшаму хахае сваю жонку Сару, але ў адзін з цудоўных дзён ён апынуўся ля развітага карыта.

0.05 Бывякі «Процістаяны».

7.00 «Нядзельная раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 3.00, 5.00 Навыны навіны. 9.05 Нядзельная прапаведзь. 9.15 Серыял «Сябры». 9.55 «Бесталковыя нататкі» з Дзімтрыем Крыловым. 10.15 Пакуль усё дома. 11.10 Фанзіда. 11.45 «Ранішня пошта». 12.30 «Звярынец». 13.00 Нядзельны «Ералаш». 13.10 «Неўтаймоўная Нона Мардэжова». 14.10 Камедыя «Не можа быць!». 16.15, 13.20 Навыны спорту. 16.20 «Міжнародная панарама». 16.40 Вялікія авантурысты. «Беня Крык, ён жа Мішка Япончык». 17.30 «Зоркі гумару». 18.00 Камедыя «Тупы яшчэ тупейшы». 18.00 Контурсы. 21.05 Дэтэктывы «Сяброўка асаблівага назначэння». 0.50 «Камедзі Клуб». 1.25 Маст. фільм «Уваходзьце без стукі». Калісцё Говард Стенс быў вядомым акцёрам. Цяпер жа яго ўдзел — другая роля, наркотыкі і алкаголь. Ён едзе ў маленькі гарадок, дзе нарадзіўся і вырас.

3.40 Руская класіка ў кіно. М.С. Ляскоў «Лэдзі Макбет Мцэнская павета».

7.10 Фільм-казка «Андрэй і элі чараўнік». 8.20 «Трое зверху». Серыял. 9.10 «Аўтапанарама». 9.35 «Схема смеху». 10.25 «Вялікае снаданне». 11.00 «Новыя падарожжы дылетанта». 11.30 «Добры дзень, доктар!». 12.00 «Салдаты». Серыял. 13.50 Маст. фільм «Залатая міна». 15.15 «Горад дзіцтваства». 15.30 «Есе homo». 16.00 «Культурнае жыццё» з Аляксандрам Яфрэмавым. 16.30 «24 гадзіны». 16.55 «Зоркі спорту»: «Марыя Андрэці. Біяграфія». 2-я частка. 17.20 «Гучная справа». 18.10 «Прыватныя гісторыі». 19.05 «Аўтапанарама». 19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаронак. 20.40 Камедыя «Дзёрзкія дзіно». 22.30 «Спартыўны тыдзень». 23.00 «Я буду чакаць цябе!». Канцэрт Галіны Шышкавай. 0.40 «Па поўнай праграме». 1.20 «Уцёкі». Серыял. 2.00 «Бла-бла-шоў».

7.45 Мір вашаму дому. 8.00 Даіцячая гадзіна. 9.05 Дак. серыял «Мільён».

7.00 «Нядзельная раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 3.00, 5.00 Навыны навіны. 9.05 Нядзельная прапаведзь. 9.15 Серыял «Сябры». 9.55 «Бесталковыя нататкі» з Дзімтрыем Крыловым. 10.15 Пакуль усё дома. 11.10 Фанзіда. 11.45 «Ранішня пошта». 12.30 «Звярынец». 13.00 Нядзельны «Ералаш». 13.10 «Неўтаймоўная Нона Мардэжова». 14.10 Камедыя «Не можа быць!». 16.15, 13.20 Навыны спорту. 16.20 «Міжнародная панарама». 16.40 Вялікія авантурысты. «Беня Крык, ён жа Мішка Япончык». 17.30 «Зоркі гумару». 18.00 Камедыя «Тупы яшчэ тупейшы». 18.00 Контурсы. 21.05 Дэтэктывы «Сяброўка асаблівага назначэння». 0.50 «Камедзі Клуб». 1.25 Маст. фільм «Уваходзьце без стукі».

Калісцё Говард Стенс быў вядомым акцёрам. Цяпер жа яго ўдзел — другая роля, наркотыкі і алкаголь. Ён едзе ў маленькі гарадок, дзе нарадзіўся і вырас.

3.40 Руская класіка ў кіно. М.С. Ляскоў «Лэдзі Макбет Мцэнская павета».

7.10 Фільм-казка «Андрэй і элі чараўнік». 8.20 «Трое зверху». Серыял. 9.10 «Аўтапанарама». 9.35 «Схема смеху». 10.25 «Вялікае снаданне». 11.00 «Новыя падарожжы дылетанта». 11.30 «Добры дзень, доктар!». 12.00 «Салдаты». Серыял. 13.50 Маст. фільм «Залатая міна».

15.15 «Горад дзіцтваства». 15.30 «Есе homo». 16.00 «Культурнае жыццё» з Аляксандрам Яфрэмавым. 16.30 «24 гадзіны». 16.55 «Зоркі спорту»: «Марыя Андрэці. Біяграфія». 2-я частка. 17.20 «Гучная справа». 18.10 «Прыватныя гісторыі». 19.05 «Аўтапанарама». 19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаронак. 20.40 Камедыя «Дзёрзкія дзіно».

22.30 «Спартыўны тыдзень». 23.00 «Я буду чакаць цябе!». Канцэрт Галіны Шышкавай. 0.40 «Па поўнай праграме». 1.20 «Уцёкі». Серыял. 2.00 «Бла-бла-шоў».

7.45 Мір вашаму дому. 8.00 Даіцячая гадзіна. 9.05 Дак. серыял «Мільён».

7.00 «Нядзельная раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 3.00, 5.00 Навыны навіны. 9.05 Нядзельная прапаведзь. 9.15 Серыял «Сябры». 9.55 «Бесталковыя нататкі» з Дзімтрыем Крыловым. 10.15 Пакуль усё дома. 11.10 Фанзіда. 11.45 «Ранішня пошта». 12.30 «Звярынец». 13.00 Нядзельны «Ералаш». 13.10 «Неўтаймоўная Нона Мардэжова». 14.10 Камедыя «Не можа быць!». 16.15, 13.20 Навыны спорту. 16.20 «Міжнародная панарама». 16.40 Вялікія авантурысты. «Беня Крык, ён жа Мішка Япончык». 17.30 «Зоркі гумару». 18.00 Камедыя «Тупы яшчэ тупейшы». 18.00 Контурсы. 21.05 Дэтэктывы «Сяброўка асаблівага назначэння». 0.50 «Камедзі Клуб». 1.25 Маст. фільм «Уваходзьце без стукі».

Калісцё Говард Стенс быў вядомым акцёрам. Цяпер жа яго ўдзел — другая роля, наркотыкі і алкаголь. Ён едзе ў маленькі гарадок, дзе нарадзіўся і вырас.

3.40 Руская класіка ў кіно. М.С. Ляскоў «Лэдзі Макбет Мцэнская павета».

7.10 Фільм-казка «Андрэй і элі чараўнік». 8.20 «Трое зверху». Серыял. 9.10 «Аўтапанарама». 9.35 «Схема смеху». 10.25 «Вялікае снаданне». 11.00 «Новыя падарожжы дылетанта». 11.30 «Добры дзень, доктар!». 12.00 «Салдаты». Серыял. 13.50 Маст. фільм «Залатая міна».